



Напрыканцы архэалагічнага сезона аб'явілі аб сенсацыйнай знаходцы — у адным з курганаў адкапана пахаванне жанчыны з вельмі высокім сацыяльным статусам — адной з першых хрысціянак Магілёва.



Судзі адзначаюць дзіўную, на першы погляд, тэндэнцыю: усё больш мужчын імкюцца аспрэчыць бацькоўства, калі пытанне паўстае аб аліментгах. Тады і прызначаюцца экспертыза ДНК.



Цяпер пасялены баброў на Гродзеншчыне значна пашырыліся. На адносна крутых берагах возера Вераўскае яны базілігасна знішчаюць асіны і вербы. Пасля іх «работы» берагі возера становяцца няўтульнымі...



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

СУР'ЁЗНА ПРАЦАВАЦЬ ДЛЯ НАРОШЧВАННЯ ЭКСПАРТУ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў ад чыноўнікаў прапанаваць у работу і сур'ёзна працаваць для нарошчвання экспарту. Аб гэтым кіраўнікі дзяржавы заявілі ўчора на нарадзе па пытанні экспарту беларускай прадукцыі, перадае БЕЛТА.

«Многу неаднаразова ставілася задача перад урадам, перад рэгіёнамі, перад канкрэтнымі кіраўнікамі аб тым, што ўсім не проста трэба выходзіць на знешнія рынкі, а энергічна бегчы. Агрэсіўна праціскацца туды, завабюваць усё новае нішы, выкарыстоўваць для гэтага нават самы малы шанец», — падкрэсліў Прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да прысутных, запатрабаваў: «Усе павінны прапанаваць у работу і, як кажуць, сур'ёзна працаваць!»

Прэзідэнт падкрэсліў, што эканоміка Беларусі — адкрытая, практычна ўсе яе галіны — экспартаарыентаваныя. «Таму дабрабыт нашай краіны залежыць у многім ад дынамічнага нарошчвання паставак прадукцыі і паслуг на знешнія рынкі — ад дасягнення дадатнага гандлёвага сальда», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што ўжо не першае дзесяцігоддзе на ўсёбеларускіх народных сходах сярод важнейшых прыярытэтаў называецца экспарт. «І гэта не проста лозунг, гэта галоўны фактар паспяховага развіцця дзяржавы. Менавіта таму вырашэнне задач па нарошчванні экспарту, пашырэнні яго геаграфіі знаходзіцца ў цэнтры ўвагі. У гэтых пытаннях няма дробязей. Ніводная тэндэнцыя не павінна заставацца незаўважанай. Заўсёды трэба трымаць руку на пульсе», — прадоўжыў Аляксандр Лукашэнка.

На сённяшні дзень на тэмпах росту экспарту прагнозы паказчык выконваецца. За 8 месяцаў 2012 года рост экспарту тавараў і паслуг склаў 22,5 працэнта пры прагнозе 11,6-12 працэнтаў. Дадатнае сальда склала каля \$4 млрд. «Аднак мяне сёння больш цікавяць не агульныя паказчыкі, а рэальнае карціна таго, як і хто працуе на нарошчванні экспарту, ці ўсе рэзервы задзейнічаны?» — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт запатрабаваў ад удзельнікаў нарады даць адказы на наступныя пытанні: «Па-першае, хто «вязе» і паспяхова асвойвае знешнія рынкі, а хто выяжджае на чужых плячах, у чым прычыны скарачэння вытворчасці і экспартных паставак, росту складскіх запасаў, напрыклад, на прадпрыемствах Мінпрама, легпрама? Чаму мінуюць арганізацыі Дзяржархпрама?» «Калі тэмы стаміюся, вы ж разумееце, трэба сказаць аб гэтым — замені. Патрэбна дапамога... Калі яна патрэбна, таксама дапаможам. Але, падкрэсліваю, усім трэба даваць вынік», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Другім важным пытаннем з'яўляецца экспарт паслуг, асабліва будаўнічых і транспартных. У сувязі з гэтым Прэзідэнт звярнуў увагу на праблему нарошчвання экспарту будаўнічых паслуг пры паскораных тэмпах нарошчвання імпарту гэтых жа паслуг: «Ставім задачы — нарасціць экспарт будаўнічых паслуг, і ён расце на 34,5 працэнта. Але пры гэтым падвоенымі тэмпамі нарошчваем імпарт (больш як у два разы). У выніку па будаўнічых паслугах маем адмоўнае сальда \$170 млн».

Аляксандр Лукашэнка таксама запатрабаваў устараніць відавочныя неадпрацоўкі ў экспарте транспартных паслуг: «У сённяшніх умовах, калі стварэнне адзінай эканамічнай прасторы, здавалася б, павінна даць магчымасць дынамічна нарошчваць аб'ёмы гэтых паслуг, нашы транспартнікі ледзь плітучка (каля 3 працэнтаў прыросту). А гэта ж адна з самых важных пазіцый — больш за палавіну ўсяго экспарту паслуг. Рост тут павінен быць больш адчувальны».

Трэцяя праблема, на якую звярнуў увагу Прэзідэнт, — разлікі за пастаўленую прадукцыю і вяртанне валютнай рэсурсы ў краіну. «У прычыне гэта галоўнае, для чаго, увогуле, мы суды і сабраліся. Вы можаце наогул нічога не прадаваць, але грошы вяртаць у краіну. А калі прадлі ўжо, то на 200 працэнтаў грошы павінны быць тут», — запатрабаваў Прэзідэнт.

Яшчэ адной важнай тэмай нарады стала работа тавараправоднай сеткі за мяжой, а менавіта — пошук прычын нізкай эфектыўнасці такой работы. «Менш за 10 працэнтаў беларускага экспарту рэалізуецца праз уласныя сеткі, але і гэтыя арганізацыі церпяць ад нізкай фінансавай дысцыпліны, адсутнасці правільнай цэнавай палітыкі», — канстатаваў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на адсутнасць у экспартэраў дакладнай стратэгіі развіцця. У якасці прыкладу Прэзідэнт прывёў зборачную вытворчасць прадпрыемстваў Мінпрама: «То іх адкрываюць, то праз паўгода палавіну закрываюць. Гэта ўжо не гібкасць гандлёвай палітыкі, а імітацыя бурнай дзейнасці».

Нарадкія выпадкі продажу прадукцыі на знешнія рынкі, абмяночы ўласныя сеткі, праз паскарэнні схем на шкоду эканоміцы прадпрыемстваў. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, Камітэт дзяржкантролю ўстаўляе факты, калі трактары МТЗ і залаткі да іх пастаўляліся пасрэднікам па ўнутраных цэнах нібыта для рэалізацыі на тэрыторыі Беларусі, але фактычна яны экспартаваліся ў Расію, Казахстан, іншыя краіны, толькі ўжо з усімі на іных цэнах.

«Складваецца ўражанне, што кіраўніцтва шэрагу нашых міністэрстваў і канцэрнаў знаходзіцца ў самазаспакоенасці, больш за тое, бестурботнасці, хаваючыся за дадатнымі агульнымі лічбамі, да дасягнення якіх яны не маюць ніякага дачынення. Гэтакім трэба пакласці канец. Усе павінны прапанаваць у работу і, як кажуць, сур'ёзна працаваць», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

■ Сёння — 130 гадоў з дня нараджэння Якуба Коласа

ПРА СУКЕНКУ Ў ГАРОХІ І ПРА ТОЕ, ЯК МІКАЛАЕЎЦЫ ВЫЦЯГВАЛІ З БАГНЫ КОЛАСАВУ «ПАБЕДУ»

Успамін старэйшай жыхаркі вёскі Мікалаеўшчына пра славу тага земляка

«Гыля, гыля, шары гусі дадому! Ці вы ў моры не наплаваліся? А я й млодая ўсё й наплакалася, За нялюбом мужыком жывучы, Штовячора на вячоркі ідучы. Ой, пайду ж я гляну пад акно; А мой мілы ў суседкі сядзіць, Суседачку дый за ручку дзяржыць, З суседачкай разгаварвае, Мяне млоду абгаварвае...»



Яўгенія Мікалаеўна Міцкевіч і яе дачка Галіна за разглядом сямейнай рэліквіі — альбома з гістарычнымі фотаздымкамі.



Фота канца 40-х гадоў мінулага стагоддзя: Якуб Колас у Мікалаеўшчыне сярод родных і сваякоў.

ГЭТУЮ песню любіла спяваць маці Якуба Коласа — Ганна Юр'еўна Міцкевіч. Пра спелую здольнасць сваёй матулі не раз прыгадваў і сам паэт: «Улюбёная матчына песня расказвала пра нешчаслівае каханне... Песня бралася ў сілу і запяўляла хату».

Хораша спявала гэтую і іншыя песні і родная сястра песняра — Міхаліна. А пачуў я гэтыя краўнелыя творы выкананні нявесткі Міхаліны — 89-гадовай Яўгеніі Мікалаеўны Міцкевіч, старэйшай жыхаркі вёскі Мікалаеўшчына. — Ганну Юр'еўну — маці Коласа — я добра памятаю. Мне было шэсць гадоў, калі яна памерла, — кажа баба Яўгенія, прыводзячыся за той самы стол, за якім у свой апошні прыезд на радзіму сядзеў яе славуці сваяк Колас. І не толькі ў апошні — кожны раз, калі наведваў малую радзіму, прыходзіў у гэтую хату і нават заставаўся начаваць. Стол шчодра і па-святочнаму накрываўся.

— Колас любіў спяваць у нас, бо любіў сваю сястру Міхаліну і яе сына Уладзіміра — майго мужа, — кажа баба Яўгенія. — Хоць і іншыя сёстры Маня і Юзя, брат Юзік і пляменнікі хацелі, каб славуці брат і дзядзька таксама спянуўся ў іх.

Яўгенія Мікалаеўна нетаропка падсоўваецца да стала-рэліквіі і пачынае дзіліцца сваімі неўміручымі успамінамі, па памяці чытае самую славуці пазму песняра — «Новае зямлі». Ведае яе ад пачатку і да канца, з любой главы можа пачаць і не збіцца. Гэткая ў яе памяць. Цяпер у вёсцы няма больш крамянага відавоччы і распаўсюджана пра Коласа. Яна, як была маладзейшая, часта дэкламавала любімы твор у клубе на вясковых канцэртах, перад паліводамі, жывёлаводамі і трактарыстамі. Спявала, танчыла, вяселілася сама і іншым сумаваць не давала. Яшчэ да пажару спявала ў царкоўным хоры.

ЖОРСТКАЯ ГРАШОВА-КРЭДЫТНАЯ ПАЛІТЫКА І СВАБОДНЫ КУРС ВАЛЮТЫ — АСНОВА МАКРАЭКАНАМІЧНАЙ ЗБАЛАНСАВАНАСЦІ

Аб гэтым заявіў ўчора прэм'ер-міністр Беларусі Міхал Мясніковіч на пасяджэнні Савета Міністраў.

Ён падкрэсліў, што гэта будзе так званая «жыццё па сродках». Кіраўнік урада нагадаў, што на наступны год да суб'ектаў гаспадарання даведзены сем галоўных прагнозных паказчыкаў. Сярод іх: рост экспарту тавараў і паслуг, сальда знешняга гандлю, чысты прыбытак, рэнтабельнасць, суднаснасць экспарту і аб'ём вытворчасці. Міхал Мясніковіч звярнуў увагу на тое, што канцэнтрацыя на гэтых паказчыках дазволіць знізіць бюракратыю і павысіць эфектыўнасць кіравання. Акрамя таго, прэм'ер-міністр сказаў, што кіраванне — гэта не збіранне зводак: «Патрэбна жыць праца з кадрамі і актыўная эканамічная дзейнасць».

Міхал Мясніковіч звярнуў увагу на тое, што канцэнтрацыя на гэтых паказчыках дазволіць знізіць бюракратыю і павысіць эфектыўнасць кіравання. Акрамя таго, прэм'ер-міністр сказаў, што кіраванне — гэта не збіранне зводак: «Патрэбна жыць праца з кадрамі і актыўная эканамічная дзейнасць».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ. (Падрабязнасці чытайце ў наступным нумары газеты.)

ЕЎРАЗІЙСКІ ПАРЛАМЕНТ АБАВЯЗКОВА БУДЗЕ СТВОРАНЫ, АЛЕ НА ГЭТА ПАТРЭБЕН ЧАС

Такую думку выказала ўчора падчас відзавы-фігуры на сайце www.souuz.by дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, член Пастаяннай камісіі па міжнародных справах Валяціна ЛЯВОНЕНКА.

Задачы камісіі засталіся ранейшымі

«Змяніўся і склад камісіі, і кіраўніцтва, — разважае на нова абраны дэпутат парламента. — Таму, з аднаго боку, змянілася ўсё. Але тыя пытанні, задачы, якія павінны вырашаць камісія, засталіся ранейшымі. Мы, як і раней, будзем займацца развіццём на парламенцкім узроўні ўзаемадзеяння з рознымі краінамі. А склад камісіі, на маю думку, толькі пакуль новы. З часам усе прывычаныя да сваіх абавязкаў і будуць нармальна працаваць». Аднак не трэба забываць, нагадала Валяціна Лявоненка, і аб тым, што дэпутаты займаюцца законатворчай дзейнасцю па ўсіх кірунках, а значыць, праца не будзе абмяжоўвацца толькі профільнымі законапраектамі.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

СААКАШВІЛІ ВЯСЯЛЯЮЦЬ З ПРЭЗІДЭНЦКАЙ РЭЗІДЭНЦЫ

Прэм'ер-міністр Грузіі Бідзіна Іванішвілі запатрабаваў ад прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі пакінуць рэзідэнцыю кіраўніка дзяржавы ў Тбілісі. Сам кіраўнік кабінета аднак не плануе засяляцца ў прэзідэнцкі палац. «Захаванне прэзідэнцкага палаца дорага абыходзіцца дзяржаве, таму няхай Міхалі Саакашвілі будзе ласкавы і прыродзе на працу ў будынак Дзяржканцэлярыі. Па статусе першай асобы дзяржавы ў будучым годзе гэты палац будзе належаць мне, але перабарачка туды я не збіраюся», — паведамаў журналістам Іванішвілі. Паводле меркавання кіраўніка грузінскага ўрада, жыць у такім палацы пры такой колькасці бежанцаў і бедных асоб амаральна. Ён паведамаў, што толькі на плату спажыванай прэзідэнцкім палацам электрычнасці з бюджэту штотдз пералічваецца каля 500 тыс. долараў.

УКРАЌНЕЦ АБЫШЛОУ РАСІЯН У НОВЫМ РЭЙТЫНГУ БАГАЦЕЯЎ

Украінскі прадпрыемльнік Рэнат Ахметгаў з багаццем у 18,9 мільярда долараў заняў 38-ы радок у рэйтынг 200 самых багатых людзей планеты па версіі Bloomberg. Самы багаты расіянін — Алішэр Усмангаў — апынуўся на 40-м радку; у яго — 18 мільярдаў долараў. На першым месцы ў спісе Bloomberg — мексіканскі бізнэсмен Карлас Слім: яго багацце ацэнена ў 77,5 мільярда долараў. На другім радку — заснавальнік Microsoft Біл Гейтс (64,4 мільярда долараў), а замыкае тройку заснавальнік іспанскай групы Inditex Амансіа Артэга (53,6 мільярда долараў). У першую пяцёрку увайшлі інвестар Уорэн Бафет і заснавальнік IKEA Інгвар Кампрад.

СПРОБА ЗМЕНШЫЦЬ ХАЛЕСТЭРЫН І ПАЗБАВІЦЦА АД ГІПЕРТАНІИ МОЖА ПРЫВЕСЦІ ДА ЦЯЖКІХ НАСТУПСТВАЎ

Людзям, якія прымаюць стацыі (сродкі для паніжэння халестэрыну), трэба скараціць дазроўку з-за пабочных эфектаў, піша The Telegraph. Паводле апошніх даследаванняў, 40 міліграмаў сімвастыну разам з амлазіпінамі і дзіліцэзімамі (выкарыстоўваюцца для лячэння гіпертаніі і сардэчнага болю ў грудзях) з'яўляецца даволі распаўсюджанай камбінацыяй, якую выписваюць урачы. Звычайна ў лік пабочных эфектаў стацыяў уваходзяць цягліцавыя болі, слабасць, спазмы і нават расшчэпленне цягліцавай тканкі, што пагражае паражэннем нырач. Эксперты рэкамендуюць урачам змяняць дозу сімвастыну ці пераключыцца на іншыя стацыі. Гэтыя рэкамендацыі былі прыведзены ў адмысловай справаздачы, прызначанай для пацыентаў.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ГРЭЦЫЯ ПРАВАЛІЛА СВАЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА ПА СКАРАЧЭННІ ДЗЯРЖДОЎГУ

Праграму дапамогі Грэцыі прыйдзецца пераглядаць з-за таго, што Афіны хранічна не спраўляюцца з узятымі на сябе абавязавальствамі па скарачэнні дзярждоўгу. Замяна гэтай у першую чаргу эканамічна рэцэсія ў паўднёва-еўрапейскай краіне. Каб стабілізаваць грэчаскі дзяржаўныя фінансы, краінам еўразоны прыйдзецца спясаць больш за 60 млрд еўра з прадстаўленых ёй крыдтаў, адзначаюць аналітыкі.

Грэцыя на гэтым тыдні прадставіла свой афіцыйны прагноз на аб'ёме дзярждоўгу ў найбліжэйшыя гады, які прымусіў нервавацца яе крыдтараў. Калі ўвесну гэтага года краіна ўгадняла пакет дапамогі ад партнёраў па еўразоне аб'ёмам 174 млрд еўра, яна абавязалася да 2020 года скараціць свой абавязак да 120% ВУП, пры якім краіна магла б вырашаць свае праблемы самастойна. Меркавалася, што грэчаскі дзярждоўг дасягне значэння ў 167% ВУП у 2013 годзе, пасля чаго пачне скарачацца. Аднак зараз урад Грэцыі чакае, што ў наступным годзе яго запавычанасць узрасце адрозна да 189% ВУП і працягне расці ў 2014 годзе — да 192% ВУП.

КОРАТКА

«Белтэлекам» да канца гэтага года не будзе павышаць тарыфы на інтэрнэт. У гэтым годзе «Белтэлекам» павышаў кошт паслуг перадачы інфармацыі ў сакавіку на 10 працэнтаў.

Каля 2 тыс. магазінаў у Мінску ў сувязі з навагодніымі святамі прыроду на падоўжаны рэжым работы. З 15 снежня па 7 студзеня прадуктовыя магазіны не будуць закрывацца раней за 22.00, непрадуктовыя — раней за 21.00. Падоўжаны рэжым работы ўстаноўлены для 990 прадуктовых магазінаў і больш як 1 тыс. прамтаварных.

Мінскі рынак «Дынама» закрываецца да 1 студзеня 2013 года. Гандаль дзеннага рынку «Дынама» перамясціцца на рынак «Ждановічы», ранішняга — на рынак «Курасоўшчына».

У першым матчы адборачнага турніру чэмпіянату Еўропы па гандболе, які ў 2014 годзе прыме Данія, зборная Беларусі ў Рэйк'явіку супаўліла камандзе Ісланды — 28:36.

ШЫК І БЛЯСК «ЛІСТАПАДА»

атрымаўся непаўнаважасным з-за дэжурна, Але ў кіназалах павінна быць вельмі гарача

Учора ў Мінску стартаваў XIX Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад», які сёлета з'яўляецца замесці «Кіназоркамі», які ніколі. Шмат з іх прайшоў учора на чырвоным дыванку Палаца Рэспублікі пад кіраваннем беларускага вясенняга дажджом. Адрозна ачуліся ў атмасферу праліўнага беларускага «Лістапада». Гэтым разам іх аб'яцваюць 160 з 43 краін свету.

Усё багацце і амбітнасць дзевятнацатага фестывала, які звычайна, вырашылі прадэманстраваць не толькі конкурснымі і пазаконкурснымі праграмамі, але і непаўнаважаснымі фэстам. Ужо за адно тое, што фільм Сяргея Лазніцы «У тумане» паводле Васіля Быкава стаў фільмам адкрыцця, беларусы, відаць, неверагодна ўдзячныя «Лістападу». Паглядзець доўгачаканае стужку на вялікім экране (пасля фэсту «У тумане» трапіць у айтчыны кінапракат, не хвалюцца тыя, хто не паспеў паглядзець фільм учора) дарагога каштуе.

Але і чырвоны дыванок перад Палацам Рэспублікі з нагоды адкрыцця галоўнага кінафоруму краіны, які пераўвасабляецца і здзіўляе з кожным разам усё больш і больш, не мог пакінуць аб'якавым прысутных. Тут можна было пабачыць сапраўдных сусветных славуціяў.



Фота Марыны БЕГУНОВАЙ.

Якія, дарэчы, з 2 па 9 лістапада будуць якраз блукаць па вуліцах Мінска, наведваць кінапакеты і даваць майстар-класы. Не прпусціце! Так, па чырвоным дыванку прайшлі вядомыя беларускія дзеячы тэатра і кіно Генадзь Гарбук, Вера Палякова (на фота), Анатоль Голуб, Вадзім Галыгін і іншыя; старшыня журы гультыага кіно, вядомы расійскі рэжысёр Андрэй Звягінцаў, беларускія акцёры і вядучыя сёлетаўня цырымоніі адкрыцця Кацярына Стрыжанова і Сяргей Кацёр, вядомы расійскі кінарэжысёр Карэн Шахназарав, акцёр тэатра і кіно Эмануіл Вітгарган, казахская актрыса і спявачка Лінда Нігматуліна, эпатанжы расійскі акцёр, рэжысёр і прадзюсар Гоша Куцэнка. Ён жа здзіўліў прысутных выступленнем свайго музычнага гурта «ГК».



ЕЎРАЗЙСКІ ПАРЛАМЕНТ АБАВЯЗКОВА БУДЗЕ СТВОРАНЫ, АЛЕ НА ГЭТА ПАТРЭБЕН ЧАС

Аб узаемадзейненні з Еўропай

«Наша ўзаемадзейненне з парламентамі еўрапейскіх краін залежыць ад таго, якую агульную пазіцыю выпрацоўваюць еўрапейскія структуры, — лічыць парламентарый. — Депутаты тых краін, якія ўваходзяць у Еўрапейскі саюз, вельмі прытрымліваюцца «ліній партыі», устаноўках чыноўнікаў з ЕС. Таму ў гэтай сітуацыі мяч на баку еўрапейцаў: наколькі яны гатовы вывяць самастойнасць і заахвочваюць у стасунках з нашым парламентам. Пазіцыя, якую займаюць афіцыйныя інстытуты Еўрапарламента, перашкаджае развіццю нашых адносін. А яны павінны развівацца, бо і мы, і еўрапейскія дпутаты прадстаўляюць інтарэсы грамадзян. Мы гатовы весці любы дыялог, калі ён накіраваны на наш наперад, на развіццё. Але як можна размаўляць, калі вы стаяце ў адной палове? Адносіны трэба будаваць на раўнапраўнай аснове, узаемапавазе».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

БРЭНД — ГЭТА ЧАСТКА НАЦЫЯНАЛЬНАГА ІМІДЖУ

Кніга «Абарона брэндаў беларускіх вытворцаў» была прэзентавана асацыяцыяй «БелБрэнд» журналістам у Мінску. Як адзначае Альберт ТАЙПАУ, старшыня асацыяцыі, гэта першая сур'езная спроба ў нашай краіне сістэмна прадставіць такую тэму і паглядзець на яе з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў. Кніга была зроблена наводле матэрыялаў 1-га міжнароднага форуму з аналагічнай назвай, які адбыўся ў Мінску ў канцы мінулага года.

— На практыцы мы сутыкаемся з тым, што многія спецыялісты арганізацый, на жаль, не валодаюць дастатковым наборам неабходных ведаў па абароне брэндаў. Беданне фундаментальных асноў, звязаных з інтэлектуальнай уласнасцю, — гэтае пытанне будзе пастаянна стаяць перад нашымі прадпрыемствамі і арганізацыямі, — лічыць Альберт Тайпаў. А Марыям ГАРАЧКА, патэнтны павераны Рэспублікі Беларусь, на прэс-прэзентацыі адзначыла, што сёння нашы прадпрыемствы абароны сваіх гандлёвых марак больш-менш займаюцца:

— Памятаю, у 1994 годзе на «Камунарцы» мне казалі, што, маўляў, не можа быць, каб нам што-небудзь забаранілі. А ўжо сёння ў Беларусі практычна няма прадпрыемстваў, асабліва буйных, дзе б не ведалі пра таварныя знакі і не абаранялі іх. Нашы арганізацыі зараз рэгіструюць усе свае назвы ў якасці таварных знакаў на ўсіх тэрыторыях, дзе яны рэалізуюць прадукцыю.

Пра важнасць моцных брэндаў для краіны гаварыў Андрэй САВІНЫХ, прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў:

— Брэнд — гэта частка нацыянальнага іміджу. Якасць і ўзровень развіцця брэндаў краіны фарміруюць успрыняццё гэтай краіны ў шырокіх колах замежнай грамадскасці, — кажаць ён і дадаў, што ў Беларусі ўжо некалькі брэндаў, якія маюць глабальнае значэнне. Напрыклад, трактары «Беларусь» і БелАЗы.

Таксама, як лічыць Андрэй Савіных, у бліжэйшыя гады могуць з'явіцца глабальныя беларускія брэнды ў IT-сектары — сярод цікавых праектаў ён называе «Viber» і «World of Tanks».

— Сёння нематэрыяльныя актывы (брэнды) — гэта якраз і ёсць частка нематэрыяльных актываў любой кампаніі) становяцца найбольш важкімі і значным рэсурсам для устойлівага эканамічнага развіцця любой кампаніі. Свет устапае ў такую фазу, калі вырабчы тавар можна дзе заўгодна, а самае галоўнае — гэта разумець патрэбы спажываўцаў, развіць гандлёвую марку і сфарміраваць пазнавальны вобраз тавару. Мы бачым у гэтым кірунку сур'езны рэсурс і перспектывы для развіцця беларускай эканомікі.

ДЗЯРЖДОЛЯ КАМПАНІІ «МТС» БУДЗЕ ПРЭЗЕНТАВАНА НА ІНВЕСТИЦЫЙНЫМ ФОРУМЕ

Дзяржкамтэт па маёмасці і адкрытага акцыянернага таварыства «Белтэлекам» правалі прэс-прэзентацыю сумеснага таварыства «Мабільныя тэлесістэмы»: мяркуецца знайсці пакупнікоў на дзяржаўную долю, якая складае 51% ва ўстаўным фондзе гэтай кампаніі.

Як паведаміў Сяргей ПЯТКОУ, першы намеснік старшын Дзяржкамтэта па маёмасці, пачынаючы з 2011 года, праводзіцца рэалізацыя гэтага пакета акцый:

— На жаль, у мінулым годзе мы не завяршылі пошукі інвестара, які быў гатовы выкупіць гэтую долю. Кіраўнік дзяржавы даручыў нам у 2012 годзе працягнуць працу па пошуку інвестара.

Кожт дзяржаўнай долі ў кампаніі «МТС» — 1 мільярд долараў. Гэтая ацэнка была зроблена на 1 ліпеня 2010 года Інстытутам нерухомасці і ацэнкі. Як адзначаў Сяргей Пяткоў, другой ацэнкі пакуль не плануецца. Таксама прэзентаваць сумеснае таварыства «Мабільныя тэлесістэмы» будзець і на VII Беларускім інвестыцыйным форуме, які пройдзе ў Мінску 15-16 лістапада.

— Перамовы па рэалізацыі дзяржпакета мы вядзем ужо на працягу цэлага года. Вылучаем матчымы інтарэс усіх патэнцыйных інвестараў, якія могуць прыйсці на гэты рынак. Ёсць канкрэтныя прадметны перамовы і з казахскім бокам, і з туркамі. Але ўсё пакуль на стадыі перамоў. Калі будзе вызначана канкрэтная дата правядзення аўкцыёну па продажы дзярждолі — Сяргей Пяткоў не скажа: гэта будзе вядома пасля інвестыцыйнага форуму. А як лічыць Уладзімір КАРПОВІЧ, генеральны дырэктар сумеснага таварыства «Мабільныя тэлесістэмы», хутчэй за ўсё, аўкцыён адбудзецца да канца года — у снежні. Павел БЕРАСНЕУ.

Запрашалны білет НА ПРЭЗЕНТАЦЫЮ КНІГ ЗВЯЗДОЎЦАЎ... МОЖНА БЕЗ ГАЛЬШТУКА

Дні нараджэння, круглыя даты ўсе святкуюць па-рознаму. Кнігарня са шматзначнай назвай «Светах» (Мінск, праспект Пераможцаў, 11) 5 лістапада, у дзень свайго 35-годдзя, песьціць чытачоў шматлікімі сустрэчамі з беларускімі пісьменнікамі, прэзентацыямі кніг, аўтограф-сесіямі, конкурсамі, віктарыямі. Мяркуючы па праграме, у краму вярта прыходзіць раніцай (у 11 гадзін прэзентацыя кнігі Анатоля Кішкі «Чую, бачу, гавару»), а сыходзіць ледзьве не... назаўтра і, што называецца з песнямі, бо з 22.30 да 24.00 яны будзе гукаць у выкананні беларускіх пэстаў: гумарыста Міколы Шабовіча і звяздоўца Дзмітрыя Патрычэва.

Што ў сярэдзіне? У 16.00 гоцем краме і яе пакупнікоў стане Міхась Канстанцінавіч Мішкевіч, сын Якуба Коласа, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, доктар тэхнічных навук. Да таго і пасля (далёка не поўны пералік) — Алякс Марціновіч, Уладзімір Ліпскі, Казімір Камейша, Мікола Малюха, Уладзімір Мацвевенка, Анатоль Бутэвіч, Наталія Батракова, Тамара Лісіцкая, Навум Гальперавіч, Віктар Шніп, Людміла Рубельская... Прэзентуюцца кнігі «Слаўтвы мастакі Беларусі» (Іван Хруцік, Валенцін Ваньковіч, Вітольд Балынціч-Біруля, Станіслаў Жукоўскі, Язеп Драздоўіч), а таксама Уладзіміра Каваленкі (плюс майстар-клас ад аўтара) «Мастацкае канструаванне з паперы», «Мастацтва вышывання», выдзельненых выдавецтвам «Беларусь»...

Што адметна, пасля 9 гадзін вечара ўсім пакупнікам прадастаўляюцца дзясціпрацэнтныя зніжкі. У тым ліку — на фоталабог Анатоля Клешчука «Беларусь. Эпіка песьняроў» (выдавецтва «Беларусь») і кнігу мініяцюр Вялікіх Дзюнараў «Каб сказаць... і пачулі» (выдавецтва «Харвест»). Сустрэча з гэтым аўтарам адбудзецца, які плануюць арганізатары, з 15 да 16 гадзін. Падлісчыкі «Звязды», наколькі вядома, збіраюцца на яе завітаць. Адзін з іх, дарчы, спецыяльна для гэтага надбы новы гальштук. Але ж можна і не ускладняць. Прыходзьце. Алякс ЖОХ.

Віктар ГУМІНСКІ:

«СЁННЯ Ў «БЕЛАЙ РУСІ» — УСЕ САЦЫЯЛЬНЫЯ ПЛАСТЫ ГРАМАДСТВА»

3 лістапада пачынае сваю працу II з'езд Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь». На з'ездзе будзе падвядзены вынікі дзейнасці аб'яднання за 2007—2012 гады і прынятыя новая рэдакцыя статута і праграмы аб'яднання. Напярэдадні з'езда «Звязда» ўзяла інтэрв'ю ў намесніка старшын грамадскага аб'яднання «Белая Русь», старшын Мінскай абласной арганізацыі «Белая Русь», намесніка Старшын Палаты прадастаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Віктара ГУМІНСКАГА.

— Віктар Аляксандравіч, пяць гадоў для гісторыі грамадскага аб'яднання — тэрмін невялікі. У чым, на ваш погляд, самы галоўны вынік дзейнасці «Белай Русі»? — Мы адбыліся як масавая дзейсная народная арганізацыя. Сёння ў нашых шэрагах больш за 132 тысячы членаў. Нашы арганізацыі створаны ва ўсіх гарадах і раённых цэнтрах. З моманту свайго стварэння «Белая Русь» працуе на аб'яднанне ўсіх канструктыўных сіл, на кансалідацыю грамадства для рашэння задач развіцця нашай дзяржавы. Сёння ў «Белую Русь» уваходзяць прадстаўнікі ўсіх сацыяльных пластоў грамадства, а значыць, галоўная наша місія рэалізацыя пасляхова.

— Ці можа колькасць вызваленых працаўнікоў грамадскага аб'яднання сведчыць пра яго сталасць? — Колькасць вызваленых працаўнікоў у большай ступені сведчыць пра фінансавыя магчымасці арганізацыі. Наш аб'яднанне не мае дзяржаўнай падтрымкі: яно існуе толькі за кошт членскіх узносаў. Менавіта за гэтыя сродкі мы праводзім мерапрыемствы і акцыі, арандуем памяшканні для размяшчэння офісаў. У нас вялікі штат вызваленых працаўнікоў. Акрамя таго, мы свечасова выплачваем падаткі і зборы. Палюскі асноўны артыкул нашых выдаткаў — рэалізацыя сацыяльных праектаў, то і колькасць вызваленых працаўнікоў у нас парэальна невялікая — 200 чалавек (прычым зарплата прыблізна роўная сярэдняй зарплате педагогічнага работніка). Але вялікая частка іх працуе па сумашаленціве — на паўстаўкі і менш. Гэта, як правіла, бухгалтары аргструктур. Напрыклад, у Мінскай абласной арганізацыі ўсяго два вызваленыя старшын раённых арганізацый, астатнія — сумашаленці. Шматлікія нашы структуры свядома прыцягваюць сумашаленчыкаў, каб эканамічны сродкі для правядзення розных мерапрыемстваў і акцый.

— Якую з сацыяльных акцый аб'яднання вы назвалі б найбольш паспяховай? — Спектр нашых дабрачынных, асветніцкіх, патрыятычных мерапрыемстваў досыць шырокі, і праводзяцца яны па ўсёй краіне. У кожнага з іх сваё мэтавае аўдыторыю. Думам, што дзеціам больш за ўсё запомніліся такія акцыі, як «Белая Русь» — з любоўю да дзяцей! ці «У новы год — з «Белай



— Што даў аб'яднанню досвед удзелу ў чатырох выбарчых кампаніях?

— Ад кампаніі да кампаніі мы паявлялі нашы прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях, колькасць ініцыятыўных груп і назіральныхкаў, напрацоўвалі досвед удзелу ў палітычнай барацьбе. Як вынік, у выбарчай кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў 2010 года ўдзельнічалі 52 тысячы нашых актывістаў — гэта значыць, больш за палову членаў аб'яднання. Сапраўдным іспытам на палітычную сталасць стаў наш удзел у прэзідэнцкіх выбарах 2010 года. Да апошняй парламенцкай выбарчай кампаніі мы падышлі, маючы не толькі значны досвед, але і выразны план палітычных дзеянняў. У ініцыятыўныя групы і камісіі ўсіх узроўняў, у лік давераных асоб, назіральныхкаў увайшло каля 40 тысяч членаў аб'яднання. А з 70 прадставіцкіх кандыдатаў у дэпутаты, 63 атрымалі пераможную перамогу.

— У адным з інтэрв'ю вы казалі, што сутнасць ідэянай платформы руху — кансалідацыя беларускага народа ў імя ўмацавання суверэнітэту. З якога боку сёння, на ваш погляд, могуць выходзіць пагрозы суверэнітэту Беларусі? І што ім збіраецца супрацьстаяць «Белая Русь»?

— Сёння, зразумела, прамоў пагрозы суверэнітэту няма. Тым не менш нас не можа не турбаваць праводзімай ў адносінах да Беларусі з боку асобных дзяржаў і міжнародных структур палітыка двайных стандартаў, абмежавальнай мері і санкцый, навязванне беларускаму народу чужых ямы каштоўнасцяў. Асабліва трывожыць тое, што некаторыя нашы супраграмадзяне, так званыя «прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці», якія дзейнічаюць нібы на дабро народа, насамрэч спрабуюць разладзіць сітуацыю ў краіне, адпрацоўваючы сродкі падаткаплацельшчыкаў ЗША і краін Еўрапейскага саюза.

Мы не збіраемся з гэтым мірыцца. «Белая Русь» праводзіць грамадска-палітычныя акцыі, мэта якіх — паказаць праўдзівую падатку дзейнасці

гэтых «патрыётаў». Акрамя таго, у пятым скліканні Парламента большасць дэпутатаў — члены «Белай Русі», што дазваляе нам рэагаваць на падобныя паводзіны адпаведнымі заканадаўчымі мерамі. А што да краін і міжнародных структур, якія абралі для гутаркі з нашай краінай волю дыктату і палітычнага ціску, то мы будзем актыўна супрацьстаяць ім у рамках міжпарлацельскіх арганізацый, дзе ў нас ёсць намала саюзнікі.

— Чаго не хапае «Белай Русі» для пераўтварэння ў партыю?

— Стаць партыяй сёння няпроста. Людзі перасталі верыць партыйным лозунгам і дэкларацыям яшчэ ў гады перабудовы. А розныя апазіцыйныя партыі і наогул дэвальвавалі паняцце «партыі», падмяніўшы самае сутнасць яе дзейнасці. Апошняя выбарчая кампанія гэта яшчэ раз ярка пацвердзіла. Разам з тым, партыі — гэта неабходны элемент развіцця дэмакратычнага грамадства. Таму кожны наш крок у гэтым кірунку павінен быць вывераны. Мы шмат працуем у арганізацыйным і кадравым плане. Так, мы назапасілі вялікі досвед практычнай працы, у тым ліку палітычнай актывнасці. Але сёння гэтага недастаткова.

Мяркую, што ў нас ёсць яшчэ вялікае поле дзейнасці па развіцці навукова-тэарэтычнай базы. Каб будаваць лагічны ідэалагічны падмурак, неабходна сур'езна метадалагічна, сацыялагічна, ды і філасофска прапрацоўка гэтага пытання. Несумнеўна, вызначаная праца ў гэтым кірунку вядзецца, але казаць пра тое, што яна ў стадыі завяршэння, пакуль рана. Перакананы, што наступіць дзень, калі мы станем партыяй, але спяшэцца не будзем. Наперадзе сур'езная праца, у якой будзе задзейнічаныя магутны патэнцыялы эканамістаў, палітолагаў, гісторыкаў — нашых прыхільнікаў, вывучаючы досвед аналагічных рухаў у іншых краінах. Тэарэтычная база нашага руху павінна адпавядаць нашым амбіцыям.

— Якую галоўную небяспеку для развіцця аб'яднання вы бачыце на сучасным этапе?

— З ростам аўтарытэту аб'яднання ўзнікае небяспека таго, што да нас могуць прыходзіць не толькі людзі, якія жывуць ідэямі, завуленымі ў нашым стаце, але і тусі, для каго членства ў «Белай Русі» — толькі спосаб рэалізаваць свае меркантильныя інтарэсы. Нельга дапусціць і таго, каб мы ператварыліся ў дэкаратыўную арганізацыю, скаціліся да балбатні, адраваўшыся ад жыцця грамадства. Гэта значыць, набіраючы палітычную вагу, аб'яднанне павінна заставацца жывым, творчым арганізмам. Толькі тады людзі будзець уступаць у нашы рады па закліку сэрца.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Фінансавы тыдзень

Куды паскача доллар?

Нечакана ў Еўропы з'явіўся шанец для эканамічнай развіцця. Справа ў тым, што чарговае прыроднае ншчасце амерыканцаў (а гэта, вядома, шторм «Сэн-Дзі») можа паўплываць на найбуйнейшую эканоміку свету, і не ў лепшы бок.

Зараз патлумачу сваю думку. За апошнія пару гадоў Злучаныя Штаты перажылі шмат ураганаў, паводак і іншых прыродных катаклізмаў, якія, акрамя вялікіх чалавечых ахвяр і проста невымянаснасцяў, прынесьлі шмат разбурэнняў, а значыць, эканамічных страт. Так адбываецца і цяпер. Колкі змога амерыканска эканоміка гэта цярпець, маючы влізны дзяржаўны доўг? Ніхто не ведае. І ніхто не даць гарантыі таго, што заўтра доллар не пачне хутка падаць. Чамусьці па ўсім свеце пачалі непакоецца толькі наконт палітычных наступстваў прыродных выкрутасаў: маўляў, Барак Абама альбо выйграе на гэтым усё, альбо згубіць і тое, што мае. Але гэта другаснае. Першапачатковы эффект на ўвесь свет будзе выходзіць ад эканомікі. Застаецца спадзявацца, што нічога страшнага не адбудзецца. А пакуль што еўра можа ўмацаваць свае пазіцыі.

Што тычыцца Беларусі, то за тыдзень доллар адносна нацыянальнай валюты падаражэ на 20 рублёў (плюс 0.2%) да 8530. Еўра застаўся на узроўні 11000. Расійскі рубель таксама падрос — на 1,5 рубля (плюс 0,6%) да 272.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ

Ну і ну!

КАБ МУЖЧЫНА ПЕРАЕХАЎ ДА ЯЕ, ЖАНЧЫНА... ПАДПАЛІЛА ЯГО ДОМ

Амаль шэкспіраўскія страці разыграліся ў вёсцы Дуброўка Кругскага раёна: жанчына, каб прыцягнуць да сябе мужчыну, у прамым сэнсе слоў вырашыла пазбыць яго даху над главай — спаліць жылля дома. Чамусьці яна падумала, што ў гэтым выпадку той пераедзе да яе. Калі 10 гадзін раніцы ў цэнтр апэратыўнага ўпраўлення Кругскага раёнага аддзела МНС паступіў званок: у Дуброўцы гарыць дом. Калі праз дзясцць хвілін на месца здарэння прыбылі першыя падраздзяленні пажарных, дах жылля ўжо палаў. Высветлілася, што агонь у доме качагара мясцовага каміната працоўнага навучаня развяла прыхільніца.

— Згодна з адпаведным артыкулам Крымінальнага кодэкса, наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці, здзейсненае агульнанебяспечным спосабам (а менавіта ім і з'яўляцца пажар), караецца абмежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў ці пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да дзясці гадоў, — паведаміла прэс-сакратар Мінскага абласнога ўпраўлення МНС Настася Клябан. — Заведзена крымінальная справа.

Сяргей РАСОЛЬКА

ПРОДАЕТСЯ БАЗА ОТДЫХА
 - участок – 5,2 га
 - до МКАД – 16 км
 - р-н Острощицкого городка.
 Объект не функционирует.
 Прямая продажа.
8 (029) 664 77 97

Депутаты Палаты прадастаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказаўшы глыбокае спачувальнае намесніку старшын Пастаяннай камісіі Палаты прадастаўнікоў у адукацыі, культуры і навуцы Сягодніку Аляксандру Іванавічу ў сувязі з напатакшым яго вялікім горам — смерцю МАЦІ.

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) **ИНФОРМИРУЕТ:** в издании о проведении открытого аукциона по продаже обращенного в доход государства здания материального склада, инвентарный номер 610С-41294, об. пл. 816,4 кв.м, расположенного по адресу: Минская область, Борисовский район, Пригородный с/п, д. Углы, ул. Октябрьская, 5, опубликованное в газете «Звязда» от 20.10.2012, ВНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ: слова «Площадь земельного участка 0,6036 га (предоставлен ДУП «МК-199» на праве аренды по 08.07.2042 г. Ограничения в использовании: 0,0442 га — охранный зона ЛПЗ сельхоз 1000 вольт); ЗАМЕНИТЬ НА: «земельный участок под обслуживанием объекта будет предоставлен победителю аукциона в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь»; слова: «Аукцион состоится 05.11.2012 в 12.00 по адресу: Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 6, к. 215. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 02.11.2012 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чакалова, д. 5, к. 324»; ЗАМЕНИТЬ НА: «Аукцион состоится 21.11.2012 в 12.00 по адресу: Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 6, к. 215. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 20.11.2012 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чакалова, д. 5, к. 324. Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12».

Минский районный исполнительный комитет 23 ноября 2012 г. повторно проводит открытые аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка	Целевое назначение	Исключенная инфраструктура *	Расходы по подготовительным работам (рублей)	Начальная цена земельного участка (рублей)	Задаток (рублей)
1	Горанский с/с, д. Подсуда	623681316101000030	0,1316 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	2 695 074	21 000 000	4 200 000
2	Горанский с/с, д. Черемуха	623681319601000074	0,1311 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество	3 247 405	20 000 000	4 000 000
3	г. Заславль, ул. Молодежная	623650100001004600	0,1014 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ	3 102 410	178 000 000	35 600 000
4	Колодищенский с/с, ар. Колодищи, ул. Углесная, участок № 3	623683403101007384	0,1168 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	3 200 000	199 000 000	39 800 000
5	Магучилицанский п/с, г.п. Магучилицы, массив № 3, участок № 1	623655500001000419	0,2304 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	85 000 000	17 000 000
6	Магучилицанский п/с, г.п. Магучилицы, массив № 3, участок № 2	623655500001000441	0,1925 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	71 000 000	14 200 000
7	Магучилицанский п/с, г.п. Магучилицы, массив № 3, участок № 4	623655500001000418	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	58 000 000	11 600 000
8	Магучилицанский п/с, г.п. Магучилицы, массив № 3, участок № 19	623655500001000440	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	58 000 000	11 600 000
9	Магучилицанский п/с, г.п. Магучилицы, массив № 3, участок № 20	623655500001000542	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	58 000 000	11 600 000
10	Магучилицанский п/с, г.п. Магучилицы, массив № 3, участок № 50	623655500001000520	0,1476 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	54 000 000	10 800 000
11	Михановичский с/с, д. Березина, участок № 4	623684200601000033	0,1445 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	57 000 000	11 400 000
12	Михановичский с/с, д. Березина, участок № 13	623684200601000038	0,1536 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	61 000 000	12 200 000
13	Михановичский с/с, д. Кайково, ул. Животноводов, участок № 8	623684202601000262	0,1376 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	1 200 000	60 000 000	12 000 000
14	Михановичский с/с, д. Кайково, участок № 1	623684202601000218	0,1533 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	300 000	67 000 000	13 400 000
15	Михановичский с/с, д. Кайково, участок № 6	623684202601000233	0,1532 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	67 000 000	13 400 000
16	Михановичский с/с, д. Кайково	623684202601000268	0,1468 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ, водопровод	3 500 000	100 000 000	20 000 000

МАГІЛЁўСКИ КУРГАН ХАВАЎ СЕНСАЦЫЮ

На заканчэнне археалагічнага сезона на кафедр археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. Куляшова аб'явілі аб сенсацыйнай знаходцы.

Заняткі на палюваў практыцы для студэнтаў-археалагаў праводзіліся літаральна на пачатку першага снегу на адным з вялікіх курганоў паблізу Магілёва.

— Калі шчыра, то мы выбралі той курган, таму што на ім не раслі дрэвы, і нам шалёна пашанцавала, — не ўтойвае свайго задавалення Ігар Марзалюк, загадчык кафедры археалогіі, доктар гістарычных навук і прафесар, а цяпер яшчэ і член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу. — Мы знайшлі пахаванне жанчыны з вельмі высокім сацыяльным статусам, якое датуецца канцом X — пачаткам XI стагоддзя. Перад намі — адна з першых хрысціянскіх Магілёва.

Ігар Марзалюк расказаў пра знаходку на міжнароднай навуковай канферэнцыі «Капшыцкія чытанні», якая дзямі прайшла ва ўніверсітэце, і паказаў упрыгажэнні жанчыны.

Архаічнае пахаванне ў выглядзе мараўскага крыжа прыгожа і сёння, нягледзячы на векавы пыл. Скроневае кольца (яго насілі на абадку на галаве) выраблена з чыстага арабскага срэбра. Гэтае кольца, якое пакуль выглядае як невялікі скрутак дроту, дакладна гаворыць, паводле спецыялістаў, аб этнічнай прыналежнасці жанчыны: яна была крывічанкай.

— Сам велізарны курган сведчыць аб высокім сацыяльным статусе жанчыны, якая, хутчэй за ўсё, памерла маладой, — расказвае Ігар Марзалюк пра рэдкую знаходку. — Ёсць сляды выпаленага вялікага вогнішча, падсыпанага чыстага рачнага пяску. Касцяк ляжаў у каменнай крыпце, якая, верагодна, была накрыта дамавінай, але дрэва не захавалася. Затое добра захаваліся элігантны дамскі набор.

Парсцёнак у зялёнай паціне. Некалькі лунціч — упрыгажэнні ў выглядзе паўмесяца, жаночых сімвалаў. Ад багатах караляў засталіся толькі пацеркі: сердалікавая, потым з сіняга візантыйскага шкла, у выглядзе вока, і з залатоў фарбай. Гісторыкі гавораць, што такія пацеркі каштавалі як некалькі рабуб.

ку: мода за дзясятак стагоддзяў, падаецца, не змянілася.

— Дзяўчына была жонкай альбо дачкой багатага дружынніка, прадстаўніка знаці, тагачаснай палітычнай эліты, — мяркуе гісторык. — Магчыма, таго барыня Магілы, які заснаваў Магілёў? Але ва ўсякім разе, гэта пахаванне багатае. Скроневае кольца звычайна рабілі з бронзы. Я ўпершыню сустракаю са срэбра, такое шыкоўнае. І яшчэ, у нагах мы знайшлі рэшткі вядра. «Чара зелена віна» — гэта вядзерца з мёдам, якое прызначалася для высакародных нябожчыкаў.

Вельмі важна для гісторыкаў, што гэтае пахаванне знойдзена на правым беразе Дняпра, блізка да гістарычнага цэнтру Магілёва. І дзякуючы гэтай знаходцы, падкрэслівае Ігар Марзалюк, цяпер дакладна вядома, што горад Магілёў заснавалі крывічы. Больш дакладную інфармацыю археалагі разлічваюць атрымаць у новым сезоне, калі пачнуцца даследаванні суседніх курганоў каля абласнога цэнтру. «Там ёсць поўны летапіс старажытнай гісторыі Магілёва», — упэўнены загадчык універсітэцкай кафедры.

А ўсё знойдзеныя цяпер пры раскопках каштоўнасці, упрыгажэнні крывічскай дзяўчыны будучы традыцыйна перададзены ў музей гісторыі Магілёва.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара.



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Беларускаму акцёру тэатра і кіно Ігару Сігову апантана апладзіравалі бабулкі — відавочна, заўсёдніцы Рэспубліканскага тэатра Беларускай драматыргіі. Сціпла прайшоў па чырвоным дыванку, ушчэнт мокрым ад несупытнага дажджу, літвец Шарунас Бартас.

Цырымонія адкрыцця праходзіла ў вялікай зале Палаца Рэспублікі. На галоўнай канцэртнай пляцоўцы краіны, як яе звычайна называюць, урачыста цырымонію кінафестывалю ладзіцьца з 2001 года. Рэжысёрам цырымоніі адкрыцця і закрыцця «Лістапада» стала Вераніка Янушэўская-Алтушацкая, якая займалася стварэннем праграмы ўрачыстых цырымоній і мінутым годзе. Кожны дзень у рамках «Лістапада-2012» будучы паказаць у сярэднім 30 кінастужак! Так што кінаманам прыйдзецца нягледзячы на паспаўняў яшчэ паспець паглядзець усё, што адзначыць для сябе! Кошт квіткаў на паказы вагаецца ад 10 да 40 тыс. руб., у залежнасці ад фільма, часу і кінатэатра.

Старшыня журы дакументальнага кіно, рэжысёр Галіна Адамовіч, мяркуе, што звычайка хадзіць на «Лістапад» паступова выпрацуецца ў беларусаў.

ШЫК І БЛЯСК «ЛІСТАПАДА»



Аўтограф ад Гішы Куцэнкі.

Варта толькі прывыкнуць да новага фармату, канцэпцыі, узроўню фестывалю і няпроста для разумення і ўспрымання, але вельмі цікавыя фільмаў. Андрэй Звягінцаў у мінулым годзе атрымаў галоўны прыз «Лістапада» за стужку «Алена». Сёлета напярэдадні адкрыцця фестывалю рэжысёр прызнаў, што яму вельмі прыемна зноў прыехаць у Мінск. Але самае цікавае, што Звягінцаў паспеў паглядзець на поўначы Беларусі месца для здымак сваёй новай стужкі. Здымкі плануе пачаць у жніўні-верасні 2013 года. Пра што будзе фільм, рэжысёр пакуль не прызнаецца, бо лічыць гэта

зрадай задуме. Але ўдакладна, што, хутчэй за ўсё, гэта будзе сучасная драма. Такім чынам, магчыма, Беларусь будзе задзейнічана ў кінапраекце замежнага аўтара. Пра супрадачуць пакуль ніхто не гаворыць. Але хто ведае?.. Конкурсныя карціны XIX кінафестывалю будучы змагацца за тры галоўныя прызкі: «золата», «серабро» і «бронза» «Лістапада». Традыцыйна будзе ўзнагароджаны і фільм, які абярнуць уласна кінагледачы. Падрабязней пра цырымонію адкрыцця і свецкіх плёткі, фільм Сяргея Лазніцы «У тумане» і фестывальныя будні чытайце ў аўтарах.

Вольга ЧАЙКОўСКАЯ.

Свята-Елісееўскі манастыр запрашае на свята

5 лістапада абдубзеца прастольнае свята храма, асвячонае ў гонар святаго прападобнага Елісея Лаўрышаўскага чудатворцы ў Свята-Елісееўскім Лаўрышаўскім мужчынскім манастыры (вёска Гнесічы Навагрудскага раёна). Урачыстае набажэнства ўзначаліць Высокапраасвяшчэнныя іерархі ГУР'ЫЙ, архіепіскап Навагрудскі і Лідскі. Урачыстае набажэнства абдубзеца 5 лістапада 2012 года: 7.30 — агульная споведзь, 8.00 — вадасвятны малебен, 9.00 — сучэра Уладзіміра, 9.30 — Божая літургія. Па заканчэнні службы — святочная трапеза.



Лаўрышаўскі манастыр — адзін з самых старажытных

на Беларусі. Згодна з царкоўным паданнем, ён быў заснаваны ў 1225 годзе «на рэце на Немне межы Литвою і Новым городком» (Новогрудок) сынам літоўскага князя Тройната Елісеем. Хутка манастыр па памерах, колькасці храмаў і манахаў выразаў у Лаўру. У 1250 годзе Елісеем забіў звар'яцелы паслушнік, які, дакрануўшыся да цела прападобнага, вылучыўся ад сваёй хваробы.

Нятленныя мошчы прападобнага Елісея адкрыты знаходзіліся ў манастырскім царкве больш за тры стагоддзі. Ад іх абдывалася шмат вылучэнняў, і манастыр быў багатым. Кананізацыя прападобнага Елісея адбылася значна пазней, у 1514 годзе. Нагодай стаў цяжкі адбыўся на 6 гадоў раней. Татарам, якія разрабавалі Навагрудак,

падалося, што манастырская тэрыторыя напоўнена войскам, і яны спынілі свой наступ. На самай справе, у манастыры не было ніводнага воіна.

У XIII стагоддзі манастыр быў летапісным цэнтрам у Беларусі. Каля 1329 года спецыяльна для яго было напісана Лаўрышаўскае Евангелле, якое сёння захоўваецца ў бібліятэцы князёў Чаргарыйскіх. На Евангеллі ёсць тагачасная назва манастыра: «Прасвятлой Багародзіцы Лаўрышаўскай». Вядома таксама, што тут былі храмы Уаскрэсення і Прасвятлой Багародзіцы, дзейнічала школа і мелася багатая бібліятэка.

У 1530 годзе манастыр быў знішчаны, многія манахі загнілі, аднак манастырскія каштоўнасці і мошчы святаго былі схаваць у зямлі. З цягам часу Нёман змяніў сваё рэчышча, манастыр аказаўся на правым яго беразе

ў акружэнні непраходных балот. Дагэтуль не знойдзены ні манастырская золата, ні мошчы святаго заснавальніка манастыра.

Першае адраджэнне святыні адбылося напрыканцы XVIII стагоддзя, аднак праз 60 гадоў манастыр быў закрыты з-за малой колькасці манахаў і недахопу сродкаў. Другое адраджэнне распачалося ўжо ў XX стагоддзі, але падчас Першай сусветнай вайны манастырскі храм згарэў і зноў манахі вымушаны былі яго пакінуць.

Сёння мы з'яўляемся сведкамі трэцяга адраджэння аднаго са старажытных духоўных цэнтраў Беларусі. Мясцовыя жыхары кажуць, што існуе прадказанне: менавіта падчас трэцяга адраджэння манастыра адкрыюцца мошчы святаго, і гэта стане пачаткам новага росквіту не толькі наваколля, але ўсёй Беларусі.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Па копанцы «Хонда» плыла...
У Мінскім раёне вадалазная служба дастала з копанкі аўтамабіль. Невялікае азірцо памерам 50x110 метраў у глыбінні тры метры «сустраляся» з «Хондай». Не ўпісаўшыся ў паравот, аматар вялікіх хуткасцяў уехаў у вадаём. — расказала «Звяздзе» прэсакратар Мінскага абласнога ўпраўлення

МНС Настася Клябан. — І — паплуў... Кіроўца паспеў выбрацца з транспартнага сродку. А «Хонда» прыкладна за 25 метраў ад берага пайшла на дно. Каб дастаць аўтамабіль з копанкі, выратавальнікам давялося выкарыстоўваць трос і спецыяльнае прыстааваанне. Сяргей РАСОЉКА.

Соцыум

АЛІМЕНТЫ НА АПЕРАЦЫЮ, АБО БАЦЬКОўСКІЯ АБАВ'ЯЗКІ — ПРАЗ СУД?

Праду кажуць: ідзеш па вуліцы, здаецца, усе здарова, а трапіш у бальніцу, і можна падумаць, што ўсе вакол хворыя. Так і тут: пакуль не сутыкаешся з праблемай выплаты аліменту на ўтрыманне дзяцей, нават уявіць сабе цяжка памеры арміі аліментшчыкаў краіны. Між тым, кожны сацыяльна аўтамабіль дакумент у судах і па месцы працы даўжнікоў звязаны са сплатаннем аліменту на непаўналетніх дзяцей. А ўсяго па краіне такіх плацельшчыкаў больш за 400 тысяч. У справе на атрыманне аліменту як мінімум фігуруюць тры чалавекі: маці, бацька, дзіця. Атрымліваецца 1 мільён 200 тысяч чалавек, якія знаёмыя з праблемай непаважліва.

Семі распадоўца па розных прычынах. І многія дарослыя вырашаюць праблемы ўтрымання і выхавання дзяцей утрыманні і выхавання дзяцей цывільзавана. Гэта значыць, без суду па заяве аб добраахвотнай форме аліменту, згодна са шлюбным дагаворам, які заключаюць муж і жонка пры стварэнні сямейнага саюза. Але сёння я хачу пагаварыць пра тры выпадкі, калі плаціць пэўныя сродкі на родных дзяцей прымушаюць з дапамогай судовых органаў. І кожная з гэтых гісторыяў амаль што цягне на сямейную драму.

...Невядома як склаўся б лёс сям'і Валянціны і Мікалая, каб іх дачка нарадзілася здаровай. Але дзяўчынка з'явілася на свет з цяжкай хваробай. Пухліна, якая знявечыла твар дзіцяці, не давала нармальна адкрываць рот, а значыць, есці, гаварыць, з часам расла. Усе намаганні айчынных медыкаў выніку не давалі. Малыю пастаянна лячылі ў абласной клінічнай бальніцы, але безвынікова. Доктары падказалі маці, што такая аперацыя, якая патрэбна дзяўчыцы, робяць у Маскве. Вядома, за грошы.

Прыкладна за месяц да аперацыі бацькі двухгадовай ірынькі афіцыйна скасавалі шлюб. Паводле расшэння суда, былы муж плаціў на ўтрыманне дачкі 16,5% ад свайго заробку, што складала менш за дзве сотні тысяч рублёў штомесяц. Валянціна сабрала грошы, дзе магла, частку сумы пазычыла ў знаёмых і павезла дачку ў Маскву. У чэрвені 2011 года ў маскоўскай дзіцячай клінічнай бальніцы імя Н.Ф. Філатова зроблі аперацыю. Але да поўнага выздаравлення, як паведамілі маці, спатрэбіцца яшчэ шмат часу, не адзін курс лячэння, значыць, і немалыя грошы. Тады Валянціна вырашыла запатрабаваць праз суд з былога мужа грошы, якія патраціла на лячэнне. Закон прадугледжвае магчымасць прыцягнення бацькоў, што плаціць аліменты, да ўдзелу ў дадатковых расходах, выкліканых выключнымі абставінамі, такімі, як цяжкая хвароба, калечтва дзіцяці і іншыя. Толькі былі сужэнцы трацілі шмат сіл і энергіі, каб пераканаць, што выключны абставіны не было. У судзе нават фігураваў адказ



Фота Анатоль КЛЕЦКОўКА

— у верасні 2011 года. Як было сказана, аперацыя стала пачаткам доўгага лячэння. Ехаць у Маскву, магчыма, да вядзючка неаднойчы. Тым больш, што рахунак мае мэтавы характар, і сродкі, сабраныя на ім, могуць быць выкарыстаны толькі на далейшае лячэнне, а не, скажам, на вяртанне даўгоў. Ды і якія там грошы — слёзы! У пачатку года на рахунку значылася 20 долараў, 1 200 000 беларускіх рублёў і 1500 расійскіх. Але і за гэты акт міласэрнасці незямляны людзей Валянціна ўдзячна. А вельмі роднага бацьку маленькай пакутніцы прымусіла ўзяць удзел у лячэнні толькі судовае інстанцыя.

Які ў іншай справе — аб спланні аліменту ў сына на карысць маці. У суд аднаго з райцэнтраў звярнулася пажылая жанчына з просьбай прыцягнуць уласнага сына да падтрымкі маці. Пенсіянерка мае шэраг хранічных хвароб, ей пастаянна патрабуюцца дарагія лекі, вітаміны, добрае харчаванне. Пенсію на ўсё не хапае, іншых крыніц даходаў жанчына не мае. Сын пастаянна жыве ў Маскве, мае работу і нядрэнны даход. А вось пра маці забыўся. Таму суд і вынес расшэнне абавязка выплачваць штомесячна пэўную суму грошай маці.

Праўда, ажыццявіць судовое расшэнне ў выпадку, калі адказчык жыве ў іншай краіне, больш складана. Але паводле слоў намесніка старшыні Брэсцкага абласнога суда Алены Хацько, міждзяржаўныя пагадненні на гэты конт заключаны і механізм адрацаваны. Абмен дакументамі ажыццяўляецца праз органы юстыцыі краін, якія падпісалі пагадненні. Праўда, працэдура даволі складаная і займае, як правіла, ад 6 месяцаў да года. Апошнім часам і нашы судзі, і калегі з блізкага за-межжа выказваюцца са спрашчэнне працэдурі спланні аліменту. Для гэтага трэба заключыць дадатковае пагадненне і зацвердзіць адзінныя бланкі выканаўчых дакументаў.

які і спганяюцца аліменты.

На жаль, некаторыя бацькі з'яўдаюць за мяжу ў спадзяванні, што шукаць іх ніхто не будзе. Але праваахоўныя сістэмы краін-суседзяў апошнім часам узаемадзейнічаюць нядрэнна, таму, як правіла, абавязаны да выплаты аліменту знаходзіцца. Намала спосабы прыдумаваюць суайчынкі і ў сабе дома, каб толькі ўхіліцца ад выплаты ўтрымання на дзяцей або хоць пачаць плаціць яму памеры. Судзі адзначаюць дзіўную, на першы погляд, тэндэнцыю: усё больш мужчын імкнучыся аспрэчыць бацькоўства, калі пытанне паўстае аб аліментах. Тады і прызначаецца экспертыза ДНК. Нярэдка выпадкі, калі вынікі названага аналізу пацвярджаюць версію, што заўянік не з'яўляецца біялагічным бацькам таго ці іншага дзіцяці.

Гэта ўжо дарослыя справы, у якія безадказныя сужэнцы ўцягаюць сваіх непаўналетніх дзяцей. Добра, калі дзіцятка малое і не разумее, для чаго ў папкініцы робяць чарговы аналіз. А калі падлетку 14-15 гадоў, ён усё ведае і усё разумее. І раптам становіцца вядома, што бацька — зусім не яго бацька. Яшчэ горшы варыянт, калі выспяляецца, што бацька ўсё ж — бацька, але такім несумленным чынам хацелі адмовіцца ад сына, каб толькі не плаціць аліменты, або проста пацягнуць час,

Апошнім часам і нашы судзі, і калегі з блізкага замежжа выказваюцца са спрашчэнне працэдурі спганні аліменту. Для гэтага трэба заключыць дадатковае пагадненне і зацвердзіць адзінныя бланкі выканаўчых дакументаў.

патрапаць нервы былой жонцы. Нават уявіць цяжка, якую ў выніку падобных «гульняў» можа атрымаць душэўную траўму падлетак.

Сціслыя радкі судовых спраў так і крычаць пра дэфіцыт сумлення, маральнасці і адказнасці за дзеянне. Але ж любіць не прымусяць судом, ды і, акрамя любові, дзіцяці штодня патрэбна есці, і нашы судзі, і калегі з блізкага за-межжа выказваюцца са спрашчэнне працэдурі спганні аліменту. Для гэтага трэба заключыць дадатковае пагадненне і зацвердзіць адзінныя бланкі выканаўчых дакументаў. І магчыма, такія дамоўленасці будучы дасягнуць хаця б у межах СНД або Мытнага саюза трох краін. Вядома, такое спрашчэнне паслужыла б інтарэсам дзяцей, дзеля

ЛІСТЫ ДА ЖЫЛБЕРА



**ВАКОЛ МЕДЫЦЫНЫ
СА СВЯТЛАНАЙ
ДЗЯНІСАВАЙ**

Такія паралелі, магчыма, яшчэ ніхто не праводзіў, але гэта наўрад ці той выпадак, калі быць першай, хто задумаўся, ганарова і прыема. Проста хочацца, каб задумаўся нехта яшчэ.

Вітаю Вас, monsieur Jean! Паведамляю Вам — і з вялікай радасцю, — што зямля наша, уобуды ў першы снег, тут і там шчасліва гуляе вяселлі! Час да Пілапаўкі — самая удалая пара, каб пачаць адчуваць жыццё набеда, з чыстага ліста, ці не так? І воль з гэтай нагоды паведамляю Вам таксама, што, на вялікі жаль, не маю аніякага ўяўлення аб тым, як выглядала Жанета Будо, Ваша сладоарожніца жонца, у сваёй вясёльнай сукенцы. Мне, прабабце, гэта вельмі цікава. Хоць гэта, вядома, не вельмі мае дачыненне да асноўнай тэмы сённяшняга майго ліста да Вас.

Не ведаю, я ў Ваш час, monsieur, а ў наш па адценні вясельнай сукенкі можна вызначыць не толькі становішча маладой (сацыяльнае і якое заўгодна яшчэ), але і ступень яе высакародства. Тры дзяўчаткі, што маюць сям'я-такія падставы называць сябе арыстакраткамі, збіраючыся замуж, выбіраюць колер смятанкі, ніколі не папалохаюцца тры абставіны, што такі белы — не зусім белы. Бо белы, ад якога ажно слепіць вочы, — гэта пераважна выбар, так бы мовіць, безгустоўны. Хаця б таму, што менавіта такога колеру ў сваіх расшэннях амаль заўсёды прытрымліваюцца... дыягнэйтары санітарнай тэхнікі.

Калі ўжо згадалі санітарную тэму, то тут і далей, monsieur Jean, ключавое слова sanitas. Іношчэ і прыбывала праз стагоддзі выкарыстанне новага адценні, але ж асноўны свой сэнс не згубіла і для чалавеча адкаванага па-ранейшаму значыць «здараўе». Фразы пра здараўе, monsieur Jean, я і хачу Вам сёння распавесці. Дакладней, пра тую пагрозу, якая навісае над эмаллю нашых зубоў. Яе прыняліся выбельваць, але не з мэтай надаць больш здарова выгляду, а так, што хутка бляск зорак у сузор'і Цэнтраўра падасца занадта бляжым у параўнанні з усмешкай эстраднай спявачкі ці, таго горш, спевака. Вы ж ведаеце, monsieur Jean, што зубная эмаль ад прыроды мае колер слановай косці. Дакладней, адбываецца так: скуру Стваральнік фарбуе ў адценні ад парцеляны да бронзы, вочы адорвае фарбай прызначанай місці, валасам надае той колер, які лічыць найбольш удалым у спалучэнні з колерам скуры і вачэй, а зубную эмаль «падкагане» пад астатняе ў адпаведнасці з законам сусветнай гармоніі. Але я растлумачыць чалавеку, што ён чалавек, а не мадаль высакаскажнай зборкі, і таму трыццаць два літарыкі на прадэртнай панэлі гэтай мадэлі ў якасці апарата для здарэння ежы яму не пасуюць?

Не так даўно мне давялося размаўляць на гэтую тэму з італьянскім дантыстам, прафесарам з Вероны, доктарам Ламбарда. Паважаны сеньёр таксама заўважыў, што прыгажосць хаваецца ў гармоніі. Ён нават больш сказаў: калі, маўляў, мноства маленькіх дэфектаў ствараюць цэлы комплекс (так хочацца сказаць «камплікэт»), то яны перастаюць быць дэфектамі! Мудрасці гэтага італьянскага дантыста, мяркую, варта павучыцца тым, хто асмелываецца, седзячы ў працоўным крэсле прыватнай клінікі, сцвярджаць, быццам выбельванне зубной эмалі не прыносіць ёй аніякай шкоды. Чаму ж тады доктары бясспытных папкілінік адгаворваюць сваіх пацыентаў ад такога, без перабольшвання скажаць, экзатычнага пакадання? Вельмі хочацца верыць, што гэта не таму, што ім ліютна разводзіць рэактывы, і не таму, што, падрацоўваючы пасля асноўнай працоўнай змены ў прыватнай установе, яны за тры свае дзённыя з рэактывамі атрымаюць больш. Мода модай, бізнэс бізнэсам, а здараўе тут няхай лепш будзе ні пры чым. Noli posere — каб не нашкодзіць.

Святлана ЯСКЕВІЧ, г. Брэст.

■ Пытанне рубам

БАБРЫ. ЖЫВЁЛА КАРЫСНАЯ ЦІ ШКОДНАЯ?

Вось што распавёў Сяргей Мікалаевіч у гутарцы з карэспандантам «Звязды»:

— Шмат гадоў таму я пазнаёміўся з бабрамі, як цяпер кажуць, віртуальна, прачытаўшы «Палескія рабінзоны» Янкі Маўра. Запомнілася, як Мірон і Віктар у хатцы баброў знайшлі схованку кантрабандыстаў. І вось прыкладна з дзясятка гадоў таму на Ніжнім возеры ў Гродзенскім раёне я ўпершыню убачыў хатку бабра, якая была зусім не такая, як уяўлялася па кнізе Янкі Маўра. Гэта проста куча ламача, але вакол яе лёд быў вельмі тонкі, і падсыці біліка да гэтай хаткі было немагчыма.

З той пары пасялены баброў значна пашырыліся. На адносна крутых берагах возера Вераўскае (Салацкае), што на адлегласці 5-6 кіламетраў ад Пароча, бабры бязлітасна знішчаюць асіны і вербы. Хаткі бабры тут не будуць, бо жывуць у норах. Пасля іх «работы» берагі возера становяцца нэўтыльнымі: там валяюцца і гніюць ствалы паваленых тоўстых дрэў.

А сёлета ўлетку бабры збудавалі запруду на раўкучы, альбо меліярацыйнай канаве, якая пракладзена праз поле ад вёскі Казіміроўка ў бок Багушоўкі, што за дзесяць кіламетраў ад Гродна. Вада паднялася амаль на метр і заліла частку поля, падшыла да насыпу чыгункі. Калі пойдзе турыстычны цягнік з рэтра-паравозам у гонар 150-годдзя Беларускай чыгункі, то турыстам можна будзе паказаць гэтую запруду, якую добра відаць з вокнаў вагона. Такім чынам, атрымаецца турыстычны аб'ект. А вось тое, што бабры затапілі частку кукурузнага поля, — гэта ўжо дрэнна.

Гадоў 20 таму на Гродзенскім рынку прадавалі шмат самаробных бабровых шалак, нягледзячы на забарону палывання на гэтых жывёл. А цяпер гэтыя шалак выйшлі з моды, што таксама прывяло да распаўсюджвання гэтых жывёл...

Вышэйзгаданая поле, аб засталенні якога паклапаціліся бабры, знаходзіцца на тэрыторыі СВК «Гожа».

— Гэта сапраўды сур'ёзная праблема? — Цікалюся ў старшыні сельгаскааператыва Эдмунда БАЛЮКА.

— Вельмі сур'ёзная. І яна не толькі датычыцца гэтай поля, якое мы не можам зараць. Летам у Пальніцы бабры зарэлі такую запруду, што аўтобус не мог праісці. А ўвогуле на тэры-

ТОРЫЯ фотаздымкі зрабіў у кастрычніку наш даўні чытач, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага аграрнага ўніверсітэта, кандыдат тэхнічных навук Сяргей ПАДУЦЬКА. На адным — бабровая запруда каля вёскі Багушоўка Гродзенскага раёна, на другім — дрэвы, якія знішчаны бабрамі ў гэтым жа раёне каля возера Вераўскае.

торы нашай гаспадаркі цяпер каля дваццаці бабровых плацін, якія ствараюць шмат праблем з падтапленнем землі.

— Якія меры прымаеце? — А што мы можам зрабіць? Хіба што мужчыны абуваюцца ў боты і разбіраюць запруды. Але сёння разабралі — заўтра бабры робяць іх зноў. Палаянічыя бабрамі цяпер не цікавяцца. Ды і не толькі з палываннем, напэўна, звязана вырашэнне «проблемы баброў», а найперш з навадзеным парадку на меліярацыйных каналах, тэрыторыях, якія павінны даглядацца з улікам гэтых жывёл. Гэта падкошванне расліннасці, карчаванне кустоў, стварэнне неабходных умоў для сцёку вады... Мы зверталіся на Скідальскае прадпрыемства меліярацыйных сістэм, якое павінна ўтрымліваць у належным стане меліярацыйныя каналы, аднак дзейсныя меры не прымаюцца.

Згодна з інфармацыяй Гродзенскага абласнога лесагаспадарчага аб'яднання, толькі плошчы ляснога фонду, якія падтоплены бабрамі, сёння складаюць у вобласці каля 1890 гектараў. — Кожнаму лясгасу, арганізацыям Беларускага таварыства палаянічых і рыбалоўцаў, прыватным палаянічым гаспадаркам даводзяць пэўныя заданні па здыбчы баброў. Але тут трэба вельмі акуратна сябе паводзіць, не кідацца ў крайнасці. Калі вывелі бабра (у пачатку мінулага стагоддзя рачны бабёр стаў рэдкім відам — Б.П.) — трэба зберагаць яго, а пачнеце зберагаць — ён ужо шкодзіць, — значна галоўны ляснічы Гродзенскага абласнога лесагаспадарчага аб'яднання Эдуард ЛІПЕД.

— Забёр — вельмі прыгожая, разумная жывёла, і нельга «перагібаць палку» з іх здыбчы. Вялікіх праблем, на мой погляд, яны не ствараюць. А дзе ёсць пагроза сельгасгаспадарчым угоддзям, іншым тэрыторыям, дык у многіх выпадках трэба рабіць стаўку не на палыванне, а на своечасовую работу землекраўцельнікаў па папярэджанні падтапленняў, належны догляд за меліярацыйнымі каналамі, — лічыць галоўны палаянічтвазнавец



Гродзенскага лясгаса Сяргей РУДНІК.

На Гродзеншчыне, паводле ацэнкі абласнога лесагаспадарчага аб'яднання, цяпер налічваецца каля 8700 баброў. У гэтым палаянічым сезоне, напрыклад, Гродзенскаму лясгасу дазволена здыбчы 22 баброў, а ўвогуле на тэрыторыі вобласці — 898. Прычым пераважна частка гэтага задання (617) даведзена Беларускаму таварыству палаянічых і рыбалоўцаў.

Старшыня Гродзенскай абласной арганізацыі Беларускага таварыства палаянічых і рыбалоўцаў Валяцін ПАЛЯНЧУК добра знаёмы з бабровымі «фокусамі»:

— У Гродзенскім раёне ва ўрочышчы Святое балота, што за дзесяць кіламетраў ад вёскі Азёры, ёсць вялікі масіў, дзе раней былі торфараспаўцоўкі. Дык бабры ўжо так папрацавалі, што цяпер там людзі сядзяць з вудачкамі.

У савецкі час Валяцін Палаянчук працаваў у брыгадзе, якая адлюльвала баброў:

— Заключалі дагаворы, прыязджалі, як правіла, расіян і закуплялі бабровыя шкуркі. Для адлюльвання баброў спецыяльныя брыгады, члены якіх праходзілі навучанне і атрымлівалі пасведчанне бабравага струменю, што выкарыстоўваецца ў фармацэўтычнай і парфумернай прамысловасці.

Дарэчы, арганізацыя нарыхтоўкі і закупкі пушніны, мяса бабра, а таксама выкарыстання бабровага струменю

прадугледжана Планам мерапрыемстваў па рацыянальным выкарыстанні рэсурсаў бабра рачнога, які зацверджаны ўрадам. Аднак рэальных заказаў у арганізацыі, якія займаюцца здыбчы баброў, дагтуль не атрымлівалі. Праўда, у Гродзенскім абласным лесагаспадарчым аб'яднанні карэспандэнту «Звязды» паказалі нядаўняе даручэнне міністэрства «забяспечыць здану шкур бабра лесапалаянічымі гаспадаркамі на Віцебскі мехавы камбінат у аб'ёме 50 % ад узгодзеных планаў адабрацца бабра рачнога ў палаянічым сезоне 2012-2013 гадоў».



прадугледжана Планам мерапрыемстваў па рацыянальным выкарыстанні рэсурсаў бабра рачнога, які зацверджаны ўрадам.

— Мы пакупіў такога заказу не маем, хаця, калі будзе прымаць закупачная чына, гатовы падключыцца, — паведаміў Валяцін Палаянчук. — Баброва пушніна вельмі якасная, ноская, і, наколькі ведаю, сёння існуюць тэхналогіі яе выкарыстання не толькі для ўжо не модных, цяжкіх па вазе шапак, але і для больш лёгкіх і элігантных галаўных убораў.

Ды і самі палаянічыя гаспадаркі, якія займаюцца здыбчы баброў, павінны працягваць больш ініцыятывы па пошуку рынку збыту, а не толькі чакаць прапанов і заданняў, лічыць начальнік аддзела дзяржаўнага кантролю за аховой, выкарыстаннем земляў, расліннага і жывёльнага свету, недраў і асабліва ахоўваемых прыродных тэрыторій Гродзенскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Ігар САВ.

— Мы не чымін пераходок палаянічым гаспадаркам пры ўзгадненні планаў здыбчы баброў. У некаторых рэгіёнах магчымы нават дадатковыя заданні. Але пры гэтым наша задача — захаваць баброў, не стварыць нагрозу гэтай віду, што ўжо здаралася на тэрыторыі былога СССР. Таму прыродаахоўная служба супраць прапановы аб выключэнні бабра з нармаваных відаў жывёл, здыбача якіх па-трабуе ліцэнзіі.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ДАМЕНАЎ У ЗОНЕ «.ВУ» У НАСТУПНЫМ ГОДЗЕ СТАНЕ БОЛЬШ ЗА 100 ТЫСЯЧ

КОЛЬКАСЦЬ зарэгістраваных даменных імёнаў у зоне «бай» у наступным годзе мерапрыемства адзнаку ў 100 тысяч. Пра гэта заявіў на канферэнцыі «Дзелавы інтэрв'ю» Сяргей ПАВАЛІШАЎ, дырэктар таварыства «Хосцер Бай». Сёння ў зоне «.ву» зарэгістравана каля 70 тысяч даменаў, прычым 30 тысяч новых рэгістрацыяў былі зроблены на працягу 2012 года. Таксама ў наступным годзе, па словах спадара Павалішава, можа з'явіцца кірылічная даменная зона «.бел».

З усяго масіву зарэгістраваных на сёння даменаў у нацыянальнай даменнай зоне большая частка належыць юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрыемствам — 58% (або 39769 даменаў). Аднак і фізічныя асобы недалёка адсталі, бо 42% (29190 даменаў) зарэгістраваны на грамадзян. І, як лічыць Сяргей Павалішаў, хутка фізічныя асобы могуць дагнаць юрыдычных і долі зраўняюцца. Прычына папулярнасці зоны «бай» для грамадзян, як ён лічыць, заключаецца ў таннасці даменаў — дзяр 99 тысяч за год. Таксама дырэктар таварыства «Хосцер Бай» дадаў, што на тысячу жыхароў у Беларусі зарэгістравана 7,3 дамена, што значна менш, чым у Расіі (25 даменаў на 1000 жыхароў), і тым больш у Нідэрландах (290 даменаў на 1000 чалавек).

беларускіх сегменце інтэрнэту — 8,7 сімвала. Для параўнання ў Расіі — 9,3 сімвала. Нагадаем, што аднасімваловыя дамены ў Беларусі закрыты для рэгістрацыі — рашэнне, ці дазваляць іх рэгістраваць у будучым, будзе прымаць Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Прэзідэнце. А двухсімваловыя дамены, вельмі кароткія і зручныя для запам'явання, ужо, на жаль, усе заняты. Прычым некаторыя іх камбінацыі куплены пра запас:

— Часткова двухлітарныя дамены выкуплены скватэрамі — нават праз нашу кампанію гадзі тры таму адзінаццаці купіў каля 50-100 даменаў з розных спалучэнняў дзвюх літар і ўвесь гэты час спраўна за іх плаціць.

Дарэчы, з уся 70 тысяч даменаў у зоне «.ву» выкарыстоўваюцца тым ці іншым чынам (ёсць сайт ці да іх прывязана элект-

ронная пошта) толькі 48266 штук. А 22 тысячы — куплена на запас: нехта яшчэ толькі збіраецца стварыць сайт, а нехта спадзяецца гэтыя дамены потым выгнада перапрадаць.

Дарэчы, зараз, у кастрычніку—ліпені, праводзіцца дабрачынны аўкцыён па продажы прыгожых даменных імёнаў у зоне «бай», якія былі выключаны з рээстра год таму. Як паведаміў дырэктар таварыства «Хосцер Бай», першы этап аўкцыёну ўжо завершаны і больш за за 50 міліёнаў рублёў, выручаных на ім, пералічаны ў дзяцінчыя дамы Лягойска і Бабурыўска. Але тры дамены з выступаўных на аўкцыён не былі рэалізаваны — іх прадпрыемствы грамадзяне хацелі набыць і перапрадаць:

— Людзі паставілі «фэйкавыя» стаўкі і за пляць дзён, якія мы, па правілах аўкцыёну, давалі на аплату, спрабавалі гэтыя дамены перапрадаць камусьці яшчэ. Таму, на жаль, дамены casino.by, business.by і buy.by не былі прададзены. Хаця стаўкі за іх былі каля 20 тысяч долараў, — пры гэтым Сяргей Павалішаў дадаў, што гэтыя дамены будуць выстаўлены на наступным этапе дабрачыннага аўкцыёну.

Павел БЕРАСНЕЎ.

Марыў пра планшэт — у выніку... абрабаваў прадаўца

Набыццё 21-гадовым студэнтам такога жаданага для яго планшэта можа абярнуцца... пазабўеннем волі тэрмінам да чатырох гадоў. Прынамсі, крмінальная справа на маладзёна ўжо заведзена. За рабаванне...

Пачыналася ўсё празначна: малады чалавек марыў пра планшэт і нарэшце па аб'ёў і інтэрнэце знайшоў для сябе прымальны варыянт. Пасля набыцця жаданага ўжо дома студэнт зразумеў, што зарадка гаджэта не працуе. Вырашыўшы, што яго падманулі, маладзён вырашаў адпомсціць крывадуццелю. Звязаўшыся з прадаўцом, ён заявіў, што электронная ўстаноўка ўвогуле не працуе, таму 400 долараў яму належыць вярнуць.

— Пры сутэрчы прадавец папрасіў паказаць змествіа каробкі. Падчас маніпуляцыі з таварам і вышэйазначанай сумай грошай пакупнік, падпавіўшы момант, калі і планшэт, і навуныя акажуды а яго рукаў, рэзка разварнуў і... кінуў бегчы, — расказалі ў Партызанскім РУУС г.Мінска. — Прадавец, як толькі амаюцца ад такога павароту падзей, паспрабаваў дагнаць выкрадальніка, аднак гэта плёну не прынесла. Тады ён выклікаў на дапамогу міліцыю. Хутка ўстанавіўшы асобу зламысніка, супрацоўнікі крмінальнага вышуку прыехалі да яго дадому, дзе канфіскавалі дарагуя рэч. Маладзён прызнаўся ва ўчыненым.

Мікрааўтобус збіў двух расіян на ўзбочыне

Здарэнне адбылося паблізу Вілейкі ў 19 гадзін вечара: 56-гадовы мясцовы жыхар, кіруючы мікрааўтобусам «Газель», пры сустрэчным раз'ездзе з эхаў на правую па ходу руху ўзбочыню, дзе ўчыніў наезд на пешаходаў.

Паводле інфармацыі УДАІ МУС, 33-гадовы грамадзянін ад атрыманых траўмаў памёр на месцы. 26-гадовы пацярпелы быў шпіталізаваны ў Вілейскую цэнтральную раённую бальніцу. Абодва яны — грамадзяне Расіі. Іх аўтамабіль з'ехаў у ковет. Людзі сядзелі на ўзбочыне і чакалі дапамогі. Святалодбайных элементаў на іх адзенні не было.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА. Table with columns: Наименование объекта, Составные части и принадлежности, Начальная цена продажи, Сумма задатка, Местонахождение объекта, Земельный участок, Продавец, Организатор торгов, Условия аукциона, Номер р/с для перечисления задатка. Auction date: 6 декабря 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3 каб. 209.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Коралл» (продавец) извещает о проведении 20 ноября 2012 года открытого повторного аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16.

Table with 5 columns: № лота, Наименование, Адрес объектов, Начальная цена продажи объекта, с учетом НДС, бел. руб., Задаток, с учетом НДС, бел. руб., Срок подачи документов для участия в аукционе.

Извещает о проведении 05 декабря 2012 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

Table with 5 columns: № лота, Наименование, Адрес объектов, Начальная цена продажи объекта, с учетом НДС, бел. руб., Задаток, с учетом НДС, бел. руб., Срок подачи документов для участия в аукционе.

Продавец: Открытое акционерное общество «Коралл». Имущество расположено по адресу: 246000, г. Гомель, ул. Лепешинского, 7. Шаг аукциона — 5 %.

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «КОРАЛЛ») № 3012111899019 в Региональный Дирекции № 300 ОАО «БПС-Сбербанк» по Гомельской области, МФО 15300369, УНП 400051785.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов по адресу ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, г. Гомель.

Заявления, поступившие после установленного срока не рассматриваются.

К заявлениям прилагаются следующие документы: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационным сообщением);

индивидуальным предпринимателем — копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицом — доверенность, выданная представителем юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), а также копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; иностран-

ному юридическому лицу, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранному государству и их административно-территориальным единицам в лице уполномоченных органов, международной организацией — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией; представителем иностранного инвестора — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности иностранного инвестора, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя — доверенность;

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики Беларусь) и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявления на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в нем. Невыявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается продавцу в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в срок не позднее 20 календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы по изготовлению и предоставлению участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участника перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона. Первый аукцион был объявлен 18.07.2012 г. Телефон для справок: (8-0152) 74-61-47, факс (8-0152) 72-31-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА. Table with columns: Наименование предмета аукциона, Местонахождение недвижимого имущества, Продавец недвижимого имущества, Сведения о предмете аукциона, Начальная цена предмета аукциона, руб., Сумма задатка, руб., Реквизиты счета для перечисления задатка, Организатор аукциона. Auction date: 13 ноября 2012 года в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облисполкома).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА. Auction date: 15.11.2012 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 4 этаж, актов. зал. Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Гродненского филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29. Table with columns: Лот № 1, Лот № 2. Auction date: 15.11.2012 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 4 этаж. Documents, submitted after 08.30.11.12, will not be considered.

Калыска Коласа

ДОМ ДЛЯ НАРОДНАГА ПАЗТА

Іду ў дом Коласа. Між іншым, менавіта так і адчуваю гэты будынак, хоць і разумею, што цяпер тут галоўны музей, дзе можна даведацца не толькі пра творчасць паэта, але і адчуць яго па-чалавечаму. І нават калі час будзе давацца экспазіцыі больш сучаснага выгляду і падачы, усё роўна галоўнае застаецца нязменным: тут ён жыў. Тут памёр — у рабочым кабінце. Тут яго любімыя рэчы, фотаздымкі, рукапісы. Тут яго дух — у дробязях, якія заўважаеш мімаходам, але яны невыпадковыя ў гэтым доме. Але ж далёка не ўсе з экспанатаў прадстаўлены ў галоўнай экспазіцыі — у фондах музея Коласа каля 35 тысяч адзінак. Багата спадчына! Таму, акрамя асноўнай экспазіцыі, бываюць адмысловыя выставы, на якіх са спадчынай Коласа можна пазнаёміцца бліжэй.

— Калі я сюды прыйшла працаваць, то няк не магла прывыкнуць да думкі, што бяруся за дзверы — а за іх браўся і Колас, гляджуць у люстэрка — Коласава. Кручкі, каб вешаць паліто, — і то Коласава. Мяне радуе нават наша рыпуцкая лясвіца: уяўляю жэбкі крокі чалавека, які зношаны жыццём, нібыта ён падмаўца да сябе ў кабінет. Гэты рып — музыка яго крокаў, — гаворыць Зінаіда КАМАРОЎСКАЯ, дырэктар музея Якуба Коласа.

Экспазіцыя музея Якуба Коласа створана так, каб паказаць, як чалавек жыў апошнія амаль 12 гадоў, пасля таго, як ён вярнуўся ў Мінск пасля вайны. Яго хата была спаленая на трэці дзень вайны, і ён разумеў, што не пазнае горад. Але жыўчы ў эвакуацыі ў Ташкенце, ён пісаў, што хочацца хутчэй вярнуцца на сваю зямлю...

Калі ўваходзіш у дом Коласа, бачыш экран, дзе змешчаны прыжыццёвыя партрэты паэта. Бачыш яго чалавечам — у тыя моманты, калі ён з лэйкай палівае кветкамі, калі сядзіць на лаўцы ў садзе з цыгаркай, калі прымае маладых пісьменнікаў.

— Быць госцем у гэтай хаце было пачэсна, — тлумачыць Зінаіда Камароўская, — Паводле ўспамінаў, ён быў даступны, вельмі просты чалавек. Ён жа туліўся ў маленькім доміку даволі доўга. Не хацелі вылучацца, хоць магчымаці былі. У яго былі ўсе лаўры. Пасля вайны Колас — адзіны народны паэт у Беларусі... Але лаўры яму былі непатрэбныя.



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Было, што сама сабе чытаю «Новае зямлю», дык наплачуся. Хочаш не хочаш, а прыгадаеш, які некалі жыў, як бедзвалі, — кажа баба Яўгенія і раптам, не мяняючы ні тону, ні тэмbru галасы, пачынае чытаць паэму з любімага раздзела «Дзядзька кухар»:
*Наш дзядзька, мілы наш Антоні,
У дзіцячым часта быў палоне:
Вось так гуртом яго абсядзюць
І час работы яго крадзюць...*
Слухаючы співаўшы галас бабы Яўгеніі, забываешся пра яе ўзрост, пра тое, што яна простая сялянка з шасцю класамі польскай школы. Падаецца, што рас-

казвае пра самую сябе, пра сваё даўна-далёкае маленства, быццам вяртаецца ў яго. Ад гэтых успамінаў свеццкага бабуліныя вочы і разгладжваецца парэзаным маршчынкамі ад доўгага веку твар.
...І чаму так, чаму не гэтак?
Прыхвілен дзядзька быў да дзетак.
Ён быў настаўнікам, суддзёю,
Калі, бывала, між сабою
Паспораць дзеткі ці паб'юцца,
Дык да дзядзькі, да Антося...

— Колас у пасляваенны час быў адзіным народным паэтам, аўтарытэтам у беларускай культуры. І, напэўна ж, адчуваў, да чаго могуць прывесці моўныя працы. Ён імкнуўся гаварыць пра гэта? — Сваё думкі ён выклаў у лісце ў ЦК КПБ у 1956 годзе пра стан мовы. Асабіста аднёс яго. І ў той жа дзень праз колькі гаўдзі памёр... Ён разумеў, што адбываецца з мовай, асабліва ў пасляваенны час. У Беларусі ўзнікла кадравая праблема: вялікая колькасць спецыялістаў загінула падчас рэпрэсій у 1930-я гады. Тых, хто застаўся, падкасіла вайна. Прышлось запрашаць спецыялістаў з Польшы, якія прыехалі са сваёй мовай. Тады трэба было ствараць спецыялістаў, дзеля чаго сюды прыязджалі з Масквы, Ленінграда, Валгарда, Варонежа, Рыбінска, Яраслаўля... Вядома, гэтым людзям ўтваралі адпаведнае моўнае асяроддзе. На якой мове размаўляць маглі з імі? Вядома, на вялікай рускай. Але ж значыць вялікая мовы? Гэта такая ж самая мова... Колас пісаў артыкулы і выказваўся аб нумельным карыстанні роднай мовай, аб калькаванні з рускай. Дарэчы, Колас клапаціўся пра мову ў газеце «Звязда». Ёсць артыкулы з яго заўвагамі — падкрэсленыя чырвоным алоўкам словы, якія адпавядаюць беларускаму сінтаксісу, беларускай фанетыцы. Тады пісалі артыкулы ў тым ліку і людзі не вельмі пісьменныя, якім трэба было працаваць над сваёй

знайшла кніжачку з вершамі, поўнымі каханя. Яна спытала мужа, што гэта за кніжачка. Ён пачаў апраўдваць, што ўсе вершы прысвечаны ёй, Марыі Дзмітрыеўне. Яна і сама гэта разумела... Але ён лічыў, што ў іх ёсць нешта асабістае, інтымнае, якое нельга раскрываць нікому. Тая вершы, на жаль, не захаваліся.

— Марыю Дзмітрыеўну Колас вельмі любіў, бо гэта жанчына была для яго і музай, і жонкай, і творацтвам, і лепшым спадарожнікам, і сябрам, і дарадцай, і першым чытачом яго твораў, і крытыкам, — гаворыць Васіліна МіЦКЕВІЧ, галоўны захавальнік музея і прапраўнучка Коласа. — Пра адносіны да жонкі сведчаць вершы, якія ён прысвячаў, — да нас дайшоў каля 10 вершаў. А таксама падарункі Коласа жонцы: сумачка са змяінай скуры, якую ён прывёз з Вільні, пазалочаны гадзіннік — з Парыжа. Пра сваю жонку думаў і тады, калі падарожнічаў. Пісаў тады да яе шчылівыя лісты, дзе апісваў падзеі, якія з ім адбываліся, што ён адчувае. Яе яму вельмі не халала...

Пасля вайны Колас нагрукнаў дзяржаўнымі справамі, ён моцна запатрабаваны, актыўна ездзіць па рэспубліцы. Ён у той час пісаў, што не можа належаць сабе цалкам і застаецца паэтам на 50 працэнтаў.

— Можна, з-за гэтай грамадскай працы Коласа мы бачылі яго «забранавельмі»: нібыта ў яго жыцці былі толькі творы, ён толькі пісаў і выступаў перад людзьмі і з высокім трыбун. Гэта асаблівае адносіна да класікаў дзяцінства са школы, і пасля няма думак пра тое, што ў вядомага творцы маглі быць клопаты, ён мог перажываць боль, мог хварэць, пакутаваць на бюсонніцу — можа, у такіх моманты ў яго было жаданне самай сабе напісаць калыханку: «Вецер сіцішыць ў бары, і ты сіцішы, спі, стары. Выбег зайчык з-пад дуба, люлі-люлі Яўбука».

Аўтар пэна, аповесцяў і філасофскіх «Казак жыцця» пісаў гумарыстычныя вершы і творы для дзяцей. У паэта было трое дзяцей. Ён ведаў, як трэба для іх пісаць. Сам апрацоўваў казкі, склаўшы вершы для малых, вершаванія апавяданняў. Праз іх сучасных дзяцей далучаюць да спадчыны паэта: у мовы стварылі свой лясчынны тэатр, які дапамагае зрабіць экскурсіі разнастайным. Дзеці самі ўдзельнічаюць у казцы, і калі выходзіць з музея, то ведаюць, што Колас напісаў і «Войк-дурнаў», і «Савось-распуснік»... Але да канца года ў мовы збіраюцца зрабіць дадатак да экспазіцыі, у якім прадставяць творцы з дапамогай тэхнічных сродкаў, якія павінны стварыць магчыма інтэрактыўнага ўдзелу ў экскурсіі



для тых, хто прыходзіць у музей. Можна глядзець фільмы, якія распаўсюджаюць пра Паэта. Устаноўлены інфармацыя, дзе наведвальнік можа пазнаёміцца з радаводам Коласа, з экспазіцыяй філіяльнага музея на Страўцоўшчыне.

Насамрэч Якуб Колас ніколі не забываў, хто ён і адкуль. Свой дзень пачынаў з працы па садзе — зграбляў лісты, пілаваў дрэвы, а тады каля 10 гаўдзі раніцы садзіўся за сваю працу. У садзе можна ўбачыць вяз, пад якім ён любіў сядзець, а таксама лавачку. Насупраць — дзялянка, на якой ён калісьці, як эксперымент (удачны!), садзіў жыта і ячмень. Пра гэта пад нават напісаў у навуковым часопісе.

— Я часта раблю для сябе адкрыццё, перачытаўшы нейкія радкі, асабліва лісты, дзе Колас адкрываецца па-іншаму, — гаворыць Зінаіда Камароўская. — Ёсць у нас лісты да блізкіх, сыноў, сяброў творцы маглі быць клопаты, ён мог перажываць боль, мог хварэць, пакутаваць на бюсонніцу — можа, у такіх моманты ў яго было жаданне самай сабе напісаць калыханку: «Вецер сіцішыць ў бары, і ты сіцішы, спі, стары. Выбег зайчык з-пад дуба, люлі-люлі Яўбука».

Аўтар пэна, аповесцяў і філасофскіх «Казак жыцця» пісаў гумарыстычныя вершы і творы для дзяцей. У паэта было трое дзяцей. Ён ведаў, як трэба для іх пісаць. Сам апрацоўваў казкі, склаўшы вершы для малых, вершаванія апавяданняў. Праз іх сучасных дзяцей далучаюць да спадчыны паэта: у мовы стварылі свой лясчынны тэатр, які дапамагае зрабіць экскурсіі разнастайным. Дзеці самі ўдзельнічаюць у казцы, і калі выходзіць з музея, то ведаюць, што Колас напісаў і «Войк-дурнаў», і «Савось-распуснік»... Але да канца года ў мовы збіраюцца зрабіць дадатак да экспазіцыі, у якім прадставяць творцы з дапамогай тэхнічных сродкаў, якія павінны стварыць магчыма інтэрактыўнага ўдзелу ў экскурсіі

сваё характава, ёсць у ім сум, без якога не абсыцца ў жыцці». Колас імкнуўся выканаць назначэнне, накіраванае яму лёсам, і як пацвярджэнне гэтаму слоў: «...Я прыйшоў у жыццё не дзеля сябе самога, я прыйшоў дзеля Вас». Гэта напісаў чалавек, на кім плячэтка Боская.

Толькі здаецца, што пра Якуба Коласа вядома ўсё, што яго творацтва ўжо вывучана і асэнсавана. Але ёсць у яго біяграфія малавядомыя старонкі. Напрыклад, паводле слоў дырэктара музея Коласа ў Мінску, недастаткова шчыра даследаваны курскі перыяд жыцця паэта — час пасля Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўднае свята — а ў яго на той час было двое дзетак. Ён прыехаў на радзіму ўжо зняможаны, з цяжкай хваробай. Нездарма па вяртанні Першай сусветнай вайны, рэвалюцыі. Колас у той час настаўнічаў на Куршчыне. Цярпелі нястачы: у сям'і на тыдзень было 12 бульбін. Колас пісаў у лісце, што адзіна з жыхароў даў яму кавалачка сала, і для іх гэта было сапраўдна

■ Простая мова

ШТО СТАНЕЦА ДА ЧАСЦЕМ...

...Логіку ну нікай: жонка ў Яўсевіча як быццам здаровай была, ды... памерла. А сам ён хварэе: гадоў з дваццаці на групе, па інваліднасці, дзе аперацыі на сэрцы перанёс. Але ж жыве — адзін, дачка з сям'ёй ў Штатах. Тут, у бацькі, рэдка бывае — хіба раз на год... Яго туды кілач — назусім.

Адбывае, як мог і пакулы мого. Сёлета, здаецца, едзе. Блеты ўзяў — на самалёт, на снежань. Кажа:

— От каб памерці — да вылету... Дома б застаўся.

Прыгажосць патрабуе ахвяр?

Платформа, паводле любімай кніжкі (тлумачальнага слоўніка), — гэта роўная бетонная пляцоўка ўздоўж чыгуначнага палатна; перон; неважкія станцыя; таварны вагон з неважкімі бартамі; сістэма поглядаў...

Стары, гадзіцкі, слоўнік, бо платформа цярп — гэта яшчэ і таўсценная (сантметры на два-тры-чатыры-пяці) падшыва ў дзвярчох, жаночых тупілках, басаножках, ботах. Па асфальце на ёй хадзіць яшчэ зручна (пажандана памалу), а вась на разбітай гравійцы, па бруку...

Надочы гадзіцка (хоць і вусцічана было...)... як адна з маладзіца «крочыла» — вась-вась, здавалася, кульчэца, бедная, вась-вась, як моладзь кажа, «наверчэца».

І што тады? Кідацца падмаць яе? Ці адразу ж звянуць у «хуткую»? Казачь: «Тут дзвучыцца з платформі звалілася...».

Не з перона, як быццам? І не з вагона...

А пацярпець можа не менш...

Касі каса?..

Так здаралася — некалі. І здаецца цяпер: Ася (яй 19) была на тым вяселлі шаферкай з 3 боку нявесты, Вадзім (яму 22) — шаферам з боку жаніха. Па знаёмліва, паўгода ліставаліся і размаўлялі па тэлефоне, потым паханіліся самі...

Днямі з вясельнага падарожжа вярнуліся. Ён, як і раней, па вушы закаханы ў яе (будзь воля — ні ні міг, здаецца б, не адводзіць вачэй, ні на міг не выпуская рукі)... Што яна?

Яна... заклапочаная:

— У дзвучаць, — скардзіцца, — сумленна ну ні на гарна цяпер! У Вадзіма ж перасцэнк заручыцца на правай руці. Значыць, бачна, што ён жаніцца! Не, усё адно да яго ліпнуць, усё адно цяпняцца...

Трэба разумець, не бачаць яны, не зваяжучы... Прычым не толькі на нейкі перасцэнк, але і на... жывую жонку. Нават калі яна поруч!

Што ўжо казачь, калі не?

Цана пытання

Калега з камандзіроўкі вярнуўся на чарговым фестывалі быў. І нават на банкце — у гонар закрываць. Сесці папшасца — сярэд «зорак» эстрады.

Распаўвё, як адной з іх слова далі, як тая ўстала, як, павярнуў-

гай: не тралейбусам-аўтобусам, а трамваем, што здаецца до-сыць рэдка... Што яшчэ радзей — з кветкамі.

— Юбілей? — кінуўшы вокам на прыгожы бучек, пытае сусед па лаўцы. — Дваццаць гадоў без зарплаты?

— Ну чаму раптам дваццаць? І без? — спрабую пакрыўдзіцца. — Яна была... І ёсць.

— Як ёсць і... логіка (потым паду-мала) — ў словах дзядзкі.

Лішні рот

Каток быў маленечкі, чорны і, сядзячы на прамеральны лаўцы, гэткая умольна ўжыў, што Іванавіч не вытрымаў, падхапіў яго на руку, засунуў за пазуху, прынёс дамоў. Хоць і ведаў, што гаспадыня не пахваліць, крый Божа, нават пашле... З хаты... Разам з гэтым заморкам...

Ён памыліўся: жонка пакрычала — хіба для прыліку (маўляў, ёсць жа кот. І небагі, не стары. Дык навошта яшчэ адзіні? Лішні рот...). Але ж пашкадавала: наліў у сподак малака, паставіла малому пад піску і нават паглядзець, як прагна ёсць. Значыць, прыняла?

Хто НЕ прыняў, дык гэта кот: знашоў «канкурэнта», каб звер-на кідаці!

Малы баўсяў яго, забяўсяў ў самую неверагодную шчыліну, ратаваўся ўцекамі, не раз цярпеў і, вядома ж, рос.

А падросшы, убавярнуўся ў сілу, адпомсціў — выгнаў крыў-дзіцца з дому, з падворка.

І назад ужо не пусціў.

Каштоўныя паперы

У твях часы глгчэйшага хлеба не шукалі: не модна было. Што модна? У 16, 17, адразу пасля школы, на нейкае прад-прыемства прыйсці, у 60 (а то і значна пазней) сысці — на за-служаны адпачынак. Ну як тая ж Пятроўна: усёй і роўніцы, што працаваць афармлялася на фабрыку, а звалылася — з так зва-нага ААТ, адкрытага акцыянер-нага таварыства.

Спрабавала ўнікнуць, разабраць-ца, у чым прычыновае адознен-не паміж першым і другім. Сяброўкі засмяялі, казалі: «Хай начальства змяялі, а ты — не тлумі мазі! Па-думаеш — акцыі надавалі, папер каштоўныя. А толку з іх?».

Толку і напраўду амаль не бы-ло: хіба раз на год, і то варты жалю калейкі ў якасці дывідэнды.

Але ж сёлета напярэдні паміж ветэранамі чутка прайшла, што нейкі інвестар знайшоўся, скупі-ла іхнія акцыі. І ўсё ж прадаюць, бо небагія грошы дае: нехта за іх халадзільнік купіў, нехта — новы тэлевізар... Што Пятроўна такса-ма б не зашкодзіла. Але ж яна пра дзяціль найперш думала. І таму ўсю суму, вырчуваю ад продажу, па-дзяліла пароўну, на ўсіх чатырох.

Сведчу!

Мужык прачнуўся — пасля ўчарашняга. Бачыць — жанчы-на побач.

— Э-э, ты хто такая? — пыта-ецца ён, здзіўлены.

— Як, мілы? — абурецца яна, — ты ж мяне ўчора сам з рэстарана прывёў, казаш, што закахайся, бажыўся, што замуж возьмеш...

Калі бажыўся, — чухае па-тыліцу мужык, — то трэба ж браць... Хоць і дужа не хочацца, бо, мякка кажучы, вельмі страш-ная кабеціна.

— А табе колькі гадоў? — на-ўсялякі выпадак цікавіцца.

— Ну што ты? — какетлічае тая, — у жанчын пр узраост не пытаюць, жанчыне столькі гадоў, на колькі яна выглядае.

— Свят-свят, — перахрыс-ціўся мужчына. — Столькі ж не жывуць?!

Гэта — анекдот. Зараз — чыста праўда.

Да жанчыны адной пад вечар два міліцыянты зайшлі. Старэйшы — і па ўрочцы, і па званні — распытаў пра злычынства (яна міжволі сведкаю стала), пісаў пракол. Нарэшце — удакладніў фармальнасьці: прозвішча, імя, імя па бацьку, год нараджэння.

Тая як на духу:

— 1922-гі.

— ?! (Бровы ў маладоша з ві-зірэйра схаваліся пад чубам).

— Дык вам што, — спытаў, — 90?! Няўжо столькі жывуць?!

— Жывучы, як бачыце, — усміх-нулася жанчына. — Хоць праглы на тым свеце, можа, і ставяць.

Голас народа...

Канец верасня. Раніца. Вёс-ка — вялікая і, дзакваца Богу, жывае: дамок пры дамку ў ёй і

сад пры садзе. Ябькаў на зямлі — нагу не паставіць... А тым болей — спехам: ля весціў ней-кай машына спынілася, мужчы-ны выйшлі.

— Добрага здароўя, дзвуча-ты! — гучна, здалёку вітаецца мажнейшы.

Драбнейшы (пра імгненні) крыку цішы:

— Можка, вы нам падкажаце, хто тут гарэлку прадае?

— Не, — прабацаем з сяб-роўкай, — мы не тутэйшыя, не ведаем...

— Эй, гэта чаго вы там не ве-даеце? — у дзёда з суседняга саду сьлэх, напэўна, як у ката. — Што яны ў вас пытаюцца? Гарэ-лкі? Хадзіце, хлопцы, сюды — я вам раскажу.

І таі ж раскавае. Бачна — ва ўсіх падрабязнасьці, з веданнем справы: пра тое, хто гоніць, па-чым прадае, у каго якая на смак і да каго як праехаць... Мужчы-ны слухаюць, штось перапыта-юць, удакладняюць, садзяцца ў машыну... З'яджаюць.

Мы ж, застаўшыся ў садзе (дурні думай багачэўцы) строім здагадкі кшталту: а раптам гэта з міліцыі (проста пераараніру ў штацкае), раптам у іх — так званая «кантрольная закупка»? Раптам пасля яе хоць аднаго са-магоншчыка ды зловяць, што называецца, за руку, «на гара-чым»: забяруць «гатовую пра-дукцыю», аштрафуюць — пры-крыюць лавачку.

І тады хоць нехта, хоць на нейкі час застанецца шчырым: не адан'в магі, не спаліць ха-ту, не сядзе за руль, не пакале-чыцца сам і не пакалечыць іншых...

Што — без сумнеў! — ста-нецца шчасцем для жонак і дзя-цей, для бацькаў і матуль. Для вась гэтаі вёскі і яе ваколці, для краіны.

Знаёмая ўдава (муж па п'яцці загінуў) казала: «Калі б стала я хоць нейкім началь-нікам, то пераіце, што зрабіла б — вайной пайшла б на сама-гоншчыкаў. І тых участкавых, якія пакрываюць іх, на рабоце дня не трывала б! Тым жа, якія выйдуць, выдавала б вялікі прэміі ці нават узнагароды».

Голас народа — голас Божа.

Валенціна ДОУНАР

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Тыздзень добраўпарадка-вання. Гэта будзе датычна прак-тычна ўсіх сфер жыцця. Настае пе-рыяд змен у светаадчуванні, верагодна пераацэнванне духоўных каштоўнасцяў, якое адаб'ецца на лёсе. Не засмучайцеся і ні ў якім разе не шкадуйце сябе. Прислухайцеся да крытычных заўваг і парад, хоць бы для таго, каб не прапусціць чагосьці важнага...

ЦЯЛЕЦ. Можаче стаць аб'ектам павышанай увагі. Не дэзавальце нямеласці і залішняй сціпласці пе-рашкодзіць атрымаць з гэтага магчыму вы-гаду. Але і не імкніцеся паказваць людзям месца, дзе яны павінны знаходзіцца ў адпа-веднасці з вашымі задумамі: гэта прынясе больш шкоды, чым карысці.

БЛІЗНЯТЫ. Калі задумаліся над зменай працы, то цяпер добры пе-рыяд для пошукаў новага месца. Паспрабуйце завяршыць пачатыя справы — гэта дазволіць пазбегнуць непа-разуменняў і непрыемнасцяў. У сераду і чац-вер трымайцеся далей ад тэхнікі, атрутных і гаручых вадкасцяў. Непажадана ў гэтыя дні набываць жывёл.

РАК. Цэнтр сусвету будзе знаходзіцца дзесьці ў непасрэднай блізкасці ад вас. Магчыма, нават вы і станеце гэтым цэнтрам. Без усякіх высылкаў будзеце прыцягваць да сябе увагу і захопленыя позіркы. Зможаце адкрыць для сябе штосьці новае і выгадае ў дзелавым партнёрстве, атрымаць дапамогу і вызваленне ад мінулых абавязкаў — як фінансавых, так і мараль-ных. Ганіце праць няўпэўненасці і сумневы. Надыйшоў час, калі вы можаце паспець рэ-алізаваць свае задумы.

ЛЕУ. Фартуна падорыць дзіўны шан-скрасць свой творчы патэнцыял. У аўтарак можаце выпадкова знайсці даведкі ці іншыя паперы, страта якіх прымусіла пахвалляцца, або адшукаць нешта цікавае ў архівах і бібліятэках. У сераду не варта паддавацца на прывабныя прапановы незнаёмых. Іх намеры, магчыма, шчырыя, але вам радасці не прыносяць.

ДЗЕВА. На пачатку тыдня адпачы-вайце і не загрузкае сваю галаву думкамі аб працы. Спакойная чарада падзей можа быць перапынамі яркім здарэннем. Вечарынка, на якую вы запрошаны ў сераду, прынесе шмат задавальнення. У чац-вер, узяўшы ўсе дэталі, зможаце канчаткова вызначыцца з важным рашэннем.



Утвэрняны страхавой поліс по добровольному страхованию от болезней и несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН серии БА № 0133807 страховой компании ЗАО «Промтрансвест» УНП 100357923 считать недействительным.

Извещение о проведении 13 ноября 2012 г. открытого аукциона (с условиями) по продаже права заключения договоров аренды открытых площадок с покрытием для размещения объектов мелкорозничной торговли, функционирующих в весенне-осенний период в г. Минск

№ предмета торгов	Адрес открытой площадки	Целевое использование	Архитектурная форма объекта	Арендная плата, кв.м	Начальная цена, рублей
1.	отдел архитектуры и градостроительства, тел. 294-66-61; отдел торговли и услуг, тел. 294-70-94 ул. Ванева, 26	торговый объект по реализации плодоовощной продукции	палатка	5	500 000
2.	отдел архитектуры и градостроительства, тел. 280-02-21; отдел торговли и услуг, тел. 281-61-47 ост. «Д» «Карбышева» через дорогу от ул. Карбышева, 4	торговый объект по реализации кваса (из бочек)	открытый прилавок с зонтиком	5	500 000
3.	отдел архитектуры и градостроительства, тел. 280-02-21; отдел торговли и услуг, тел. 281-61-47 ост. «Калиновского» в сторону пр. Независимости (на пересечении с ул. Кедичко)	торговый объект по реализации кваса (из бочек)	открытый прилавок с зонтиком	5	500 000
4.	отдел архитектуры и градостроительства, тел. 223-36-70; отдел торговли и услуг, тел. 223-06-40 ул. Академическая, 3	торговый объект по реализации кваса (из бочек)	открытый прилавок с зонтиком	5	500 000
5.	отдел архитектуры и градостроительства, тел. 204-41-73; отдел торговли и услуг, тел. 204-31-06 ул. Маяковского, 129, место № 1	торговый объект по реализации плодоовощной продукции	лоток	5	500 000
6.	отдел архитектуры и градостроительства, тел. 204-41-73; отдел торговли и услуг, тел. 204-31-06 ул. Матусевича, 20 (останова общественного транспорта)	торговый объект по реализации плодоовощной продукции	лоток	5	500 000

Условия аукциона:
Победитель аукциона за счет собственных средств обязан:

- установить объект требуемой архитектурной формы и обеспечить его функционирование в соответствии с указанным целевым назначением;
- обеспечить подключение объекта к источнику электроэнергии (при необходимости);
- установить контейнер и заключить договор со спецпредприятием на вывоз мусора (при необходимости);
- по завершении сезона проведения демонтировать объект.

Согласование внешнего вида и оформления объекта осуществляется победителем аукциона в установленном Мингорисполкомом порядке.

В соответствии с решением Мингорисполкома от 21 марта 2012 г. № 885 продолжительность сезона функционирования объектов сезонной мелкорозничной торговли сети в 2012 г. установлена с 15 апреля по 15 ноября (при благоприятных погодных условиях). Продолжительность сезона функционирования объектов мелкорозничной торговли плодоовощной продукции установлена решением Мингорисполкома от 4 сентября 2003 г. № 1563 с 1 марта по 1 декабря (при благоприятных погодных условиях).

Организатор аукциона — УП «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39.
Аукцион состоится **13 ноября 2012 г. в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Документы на участие принимаются **с 2 по 9 ноября 2012 г. в рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу до 16.45** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются.

Срок договора аренды — 5 лет.
Победитель аукциона для заключения договора аренды обязан зарегистрироваться в качестве субъекта хозяйствования.

Со схемами размещения открытых площадок можно ознакомиться у организатора аукциона.

Оплата за право заключения договора аренды осуществляется победителем аукциона разовым платежом в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о его результатах.

В соответствии с решением Мингорисполкома от 25 апреля 2012 г. № 1259 размер арендной платы, согласованный Мингорисполкомом, составляет:

- в отношении открытых площадок с покрытием для размещения объектов мелкорозничной торговли квасом — 2 базовые арендные величины за 1 квадратный метр арендуемой площадки;
- в отношении открытых площадок с покрытием для размещения объектов мелкорозничной торговли плодоовощной продукцией —

за март — 3 базовые арендные величины за 1 квадратный метр арендуемой площадки;

за апрель — сентябрь — 4 базовые арендные величины за 1 квадратный метр арендуемой площадки;

за октябрь — ноябрь — 3 базовые арендные величины за 1 квадратный метр арендуемой площадки.

Базовая арендная величина с 1 апреля 2012 г. составляет 54 000 рублей. В дальнейшем в соответствии с п.2.1. Указа Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 размер базовой арендной величины ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке организации и проведения торгов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденной решением Мингорисполкома от 23.09.2009 № 250.

Для участия в торгах лицо, желающее участвовать в торгах, в течение срока, указанного для приема документов, подготавливает пакет документов для участия в аукционе, подает заявление на участие в торгах по установленной форме со следующими документами:

- заявление об ознакомлении с объектом недвижимости, право заключения договора аренды которого выставлено на торги, по установленной форме;
- копия платежного поручения о внесении задатка в размере 10 процентов от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, пр. Машерова, 80, код 153001369, УНП 190398583 УП «Минский городской центр недвижимости». Задаток должен быть внесен до 17 часов 00 минут 09.11.2012;
- свидетельство «Базисный Банк» — копия документа, удостоверяющего личность, без нотариального заверения (паспорт, страницы 31, 33 и страница с регистрацией места жительства (пропиской));
- индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального заверения;
- юридическим лицом Республики Беларусь — доверенность, выданная представителю юридического лица (за исключением случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального заверения (копии свидетельства о государственной регистрации и устава, при необходимости копии контракта с руководителем), документ с указанием банковских реквизитов юридического лица (информационное письмо), документ о назначении руководителя;
- исполнительным органом государственного учреждения, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется), документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с заверением

стнованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного гражданина — легализованная в установленном порядке доверенность;

представителем иностранного юридического лица — легализованная в установленном порядке копия учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное документальное юридическое статуса в соответствии с законодательством страны происхождения засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованным в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия представителя иностранного гражданина, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной небанковской кредитно-финансовой организацией, с заверением в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, соответствующее заявление с приложением необходимых документов, внесенное в установленном порядке задаток и заключившее соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель — УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион проводится **04 декабря 2012 года в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с **05.11.2012 по 30.11.2012 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 327 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости».

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению РУП «Белпочта» (продавец)

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества. Сведения о балансодержателе: Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. 8(0232) 74 07 33

№ лота	Наименование объекта	Адрес объекта продажи	Начальная цена продаж, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	Помещение 23,4 кв.м	г. Гомель, пр-т Октябрья, 81	317 250	31 730
2	Помещение 31,6 кв.м	г. Гомель, пр-т Октябрья, 81	420 600	42 060
3	Помещение на первом этаже 9,2 кв.м	г. Жлобин, ул. Урицкого, 41	124 200	12 400

Помещения на 2-м этаже в капитальном строении (здание многофункциональное инв. № 300/С-458). Коэффициент спроса — 3; базовая ставка — 0,3; коэффициент месторасположения — 0,9.

Помещения в капитальном строении (здание УОП/инв. № 320/С-19744). Коэффициент спроса — 3; базовая ставка — 0,25; коэффициент месторасположения — 1,0.

Срок подачи заявления — по 16.00 09 ноября 2012 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, к. 2-4

Дата, время, место проведения аукциона — 13 ноября 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, к. 2-4, ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»

Номер р/с для перечисления задатка — Р/с 3012021020054 в ЦБУ № 305 филиала 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 151501664, УНП 400395996, получатель — Гомельский филиал РУП «Белпочта»

Условия пользования — Для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, осуществления розничной торговли, организация производства (кроме вредных производств)

Условия продажи — Срок аренды — 5 лет, шаг аукциона 10%

Дополнительная информация по тел. (0232) 74 82 12, 74 11 24 (факс).

Извещение о проведении 04 декабря 2012 года торгов по продаже имущества, на которое обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов (наименование, характеристики, местонахождение продаваемого имущества)	Изолированное помещение (гараж) с инв. номером 600/D-51442, состоящее из гаража и подвала; общая площадь 45,4 кв.м, расположенное по адресу: Минская область, Минский район, Гаражно-строительный кооператив «КАРЬЕР ЛЕНИНСКИЙ», 201
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, ком. 10, 220030, г. Минск
Начальная цена	45 120 000 белорусских рублей
Сумма задатка	4 500 000 белорусских рублей

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъяттого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:

- заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель — УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион проводится **04 декабря 2012 года в 12.30** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с **05.11.2012 по 30.11.2012 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 327 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости».

Извещение о проведении 04 декабря 2012 года торгов по продаже конфискованного имущества

Сведения о конфискации	Продаваемое имущество конфисковано у Снегиря Михаила Валентиновича на основании приговора Верховного Суда Республики Беларусь от 07.05.2010
Предмет торгов (наименование, местонахождение, характеристики продаваемого имущества)	Земельный участок с кадастровым номером 62368340002100086 площадью 0,0400 га, расположенный по адресу: Минская область, Минский район, Садоводческое товарищество «Зеленый Бор»
Начальная цена	15 480 000 белорусских рублей
Сумма задатка	1 500 000 белорусских рублей
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327 48 36

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъяттого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559 и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:

- заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель — УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион проводится **04 декабря 2012 года в 11.00** по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с **05.11.2012 по 30.11.2012 включительно** в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 327 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости».

Извещение о проведении 04 декабря 2012 года торгов по продаже имущества, на которое обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней



Рубрыку вядзе Дунька Шып.



Як прыемна вольным часам Тэлевізар уключыць, «Адцігнуць» з півам, з квасам і душою адпачыць.

Бо тут іншае ўлонне, Ты — герою розных сцэн: То Ван Дам, а то Сталоне, Альбо Бэтмен — супермен...

Ды адправіцца ў вандроўку Шанцы блізка нулю, Бо рэклама верне зноўку З летуцення на зямлю.

І ні сілай, ні міжволі Не прагоніш яе прэч, Хоць прыгожы гэты ролік — Безгалюбе насамрэч.

Ці ж я ведаў пра паскудства, Хоць зусім не маладзён, Што ў малочніцы — наступствы, Множаць лік крытычных дзён?

Што напоўніць сэрца страхам Можэ Олівей-матылёк — Нават смажаны арахіс Не заўжды адновіць клік...

І няма нікому справы, А камусьці ўсё адно, Што ўсё гэта нецкава, Непатрабнае «кіно».

Паступова вар'яцею Ад рэкламнае нуды, Бо ці ж гэта панаяца Ад хвароб і ад бяды?

Хтось махне на ўсё рукою, І, змарыўшыся, засне... Дзякуй Богу хоць за тое, Што няма рэкламы ў сне!

Анатоль ГАРАЧОЎ, Іўеўскі раён, в. Даўнары.

УСМЕШКІ РОЗНЫХ ШЫРОТ

Маці пытаецца ў маленькага Пеле: — Каго табе больш хочацца — браціка ці сястрычку? — Калі гэта не вельмі саспеу тваю фігуру, я хацеў бы ве-ласіпед...

Капітан запісаў у карабельным журнале: «Штурман сён-ня быў п'яны».

Праз некалькі дзён дзяжурны штурман. Ён запісаў у ка-рабельным журнале: «Сёння капітан быў цвярозым».

— Ты мяне кахаеш? — Канешне.

— А замуж возьмеш? — Ну што за звычайка? Навошта мянець тэму размовы?

Вядомая пісьменніца дыскутуе з пастарам пра Свя-шчэннае Пісанне.

— Але вы павінны прызнаць, што Бог стварыў мужчыну раней за жанчыну, — кажа пастар.

— Не прэрачу. Я і сама карыстаюся тым жа метадам: калі пішу кнігу, спачатку раблю чарнавік...



Унук схіліўся над альбомам. — Што ты малюеш? — пытаецца дзядуля. — Лісцікі. — А яны на дрэвах будуць расці? — Не. Іх дзяўчынка будуць трымаць у руках. — У вас у дзіцячым садку шмат дзяўчынак? — Шмат. — А яны табе падабаюцца? — Падабаюцца, калі не кусаюцца. — І ёсць такія, што не кусаюцца? — Унук падняў галаву, уважліва паглядзеў на дзядулю і сказаў: — Дзед, ідзі пагуляй! Ірына ЛЯВОНАВА, г. Мінск.



Малюнак Мікалая БАРАНЦОВА (Росія).

БАЦЬКАВА НАВУКА

Сыноч Альберта Драбавіка збіраўся ў школу, у першы клас. — Ты ж будзеш старацца? — дапытваўся ў ма-лога бацька.

— Буду, — паабяцаў малы... — А свавольцы? Займацца рознымі непатрэб-ствамі?

— Гэта ж якімі? — зацікавіўся хлопчык. — Ну, напрыклад, у час урока пускаць сама-лёткіцаў?

— А як іх рабіць? — Данілка прыкметна ажы-віўся.

— Ды проста — глядзі, — бацька спрытна скаўз з лістка паперы досыць зграбную «птушку» і запусціў яе ў палёт. Самалёцік пакружыўся ў паветры і плаў-на нырнуў пад шафу. — Убачыў? Дык хаця ж не рабі так, — працягваў бацька. — А то іншыя могуць... І не такое... Намажучь класную дошку тлушчам ці маслам са школьнага сьняданку, а тады настаўнік хоча нешта напісаць, а крэйда не піша... Альбо ануць для выпірання дошкі цвіком прыб'юць... Аль-бо кнопак нападкладваюць на сядзенне... Вастрыём уверх... Мала — вучням, дык яшчэ і настаўніку.

— А чаго яшчэ ў школе нельга рабіць? — у вачах Данілікі выявілася непадрабная цікавасць. І задаволены бацька вырашыў, што ўсё ж даходзіць да сына навука.

— Ды шмат што... Некаторыя могуць мыш альбо птушку яку ў клас прынесці, дзяўчынцы ў пенал жука нейкага падкласці. Піску потым!.. Урок, лічы, што сарваны... Стралаць яшчэ можна з трубакі мокрымі папяровымі камячкамі. А то і дымавуху зрабіць.

— А вось гэта які? — гарэлі вочкі ў дзіцяці.

— Ды проста... Бацька ўзяў цешчын грабенчык, загарнуў яго ў паперчыну і падпаліў. Пакой стаў напуўняцца дымам...

— Замест грабенчыка можна і іншае нешта ўзяць... Галоўнае, каб гарэла добра... Ты толькі глядзі — не надумайся гэта ў школе рабіць...

...І вось наступіла першае версія.

— Цябе бацька вучыў, які сябе ў школе павод-зіць? — спытаў Данілка ў сяброўка.

— Не...

— А вось мой мне — усё растлумачыў! — па-хваліўся «навучаны» і патрос карабком з кнопка-мі. А потым па сакрэце дадаў: — У ранцы ануцька ёсць, змочаная алеем. Будзем ёю дошку выці-раць. І маленькія цвікі ёсць... Шкада, сёння жука не злавіў... І мыш... Можна, заўтра пашчасіць. Затое сёння мы самалёткі запусцім, а лістоў са сшытка нарвём.

Васіль ФЕРАНЦ, г. Мінск.

Адарвацца ад зямлі

СТАЦЬ «НА КРЫЛО» І — ВУЧЫЦЦА ЛЯТАЦЬ УСЁ ЖЫЦЦЁ...

Час ад часу хочацца ада-рвацца ад зямлі і паляцець... Не, гэта не мары рамантыч-най дзяўчыны, а звычайнае жаданне многіх людзей. Па-лётны на параланах — вось што робіць яго рэальнасцю. Дачакаўшыся лётнага на-двор'я, можна адправіцца ў мясцовасць, дзе шмат узгор-каў і — паляцець.

Парашут, які планіруе

Менавіта так расшыфроўваец-ца слова «паралан». Пад гэтым паняццем маецца на ўвазе ляталь-ны апарат: цяжэйшы, чым павет-ра, які складаецца з напуюненага паветрам крыла, стропнай сістэмы і сядзення для пілота.

Існуе тры класы параланаў: standart, competition і performance. Першы тып — самы прасты і папу-лярны — прызначаны для тых, хто лётэе для ўласнага задавальнення, не прэтэндуючы на рэкорды. Другі — для вольных карыстальнікаў, трэці — для прафесіяналаў.

Святлана Маршалковіч, якая займаецца параланерызмам больш за 25 гадоў, кажа, што ў беларускіх аматараў палётна на параланах часта сустракаюцца параланы другога і трэцяга ты-паў. Не скажаць, каб гэта сведчы-ла на імкненне да высокай якасці, проста многія суйчынікі купля-юць параланы «з рык», а купальі

апарату класа competition і абы-ходзяцца танней.

Нягледзячы на простую будову паралана, навучыцца лётца на ім не так проста.

— Навучыцца падымасць па-ралан і адрывацца з яго дапамо-гай ад зямлі сапраўды нескладна, — заўважае з вышыні свайго вольту Святлана. — Навучыцца лётца на ім — задача не адной гадзіны і нават не аднаго сезона. Мы вучымся лятаць усё жыццё!

Для паспяховай палётна галоўнае — мець цвярозую галаву і хуткую рэакцыю. Акрамя прак-тычных навыкаў, вельмі важна валодаць і тэорыяй (ведаць пэў-ныя раздзелы метэаралогіі, аэра-дынамікі), каб разумець, як функ-цыянуе паралан і як паводзіць сябе ў пэўных метэаралагічных умовах падчас палёту.

Нельга сказаць, што паралан — гэта цалкам бяспечная забава. Лятаць на паралане можа быць небяспечна таму, што пілот за-лежыць ад... паветра. А паветра-ныя плыні пастаянна змяняюцца. Таму тут важна, каб пілот ведаў, якія сілы нясучы яго апарат і які імі кіраваць.

Узрост палёту не перашкоду

Святлана Маршалковіч адзна-чае, што узрост для паралане-рызму мае дастаткова шыроку



калькіх соцень метраў і лятаць над ёй некалькі гадзін.

Акрамя рэльефу, важную ро-лю адгрываюць умовы надвор'я. Звычайна сезон пачынаецца ў красавіку, заканчваецца — у кастрычніку. Каб паляцець, трэ-ба, каб паветра было прагрэта нераўнамерна, каб былі цёплыя і халодныя паветраныя плыні (вось вам і тэорыя ў практыцы).

Чаму ў нас «нялётнае надвор'е»?

Але нават калі і надвор'е, і рэ-льефныя умовы будуць адпав-даць — палятаць на паралане ў Беларусі дастаткова складана.

— У нас вельмі былоя патра-баваны для параланерыстаў, — разводзіць рукамі Святлана. — Неабходна не толькі рэгістра-ваць параланы, але і чапляць на іх спецыяльныя бартавыя нумары (пра што ў Еўропе ніколі не чулі).

Але гэта яшчэ што! Трэба таксама праходзіць складаную медыцын-скую камісію, якую не можа прай-

сці сярэднестатыстычны беларус, і пераатэстацыю кожныя два га-ды, а гэта — патная працадур, якая забярэ з кішні некалькі со-цень долараў. У практыцы іншых краін пераатэстоўвацца трэба дзесці раз на 10 гадоў. Таму і атрымліваецца, што параланы ў Беларусі не вельмі папулярныя.

Дарчы, пра папулярнасць. У свеце на параланах лятаюць сотні тысяч людзей. У Беларусі параланерыстаў набярэцца не больш п'яцісот, ды і тое, як заўва-жае Святлана, з улікам тых, хто лятае неаргулявана.

Што ж, такое цікавае захаплен-не, як палётны на паралане, пакуль што не вельмі папулярнае ў нас. Але наўрад ці так будзе і далей. На спе-цыялізацыйных форумах не пераста-юць абмяркоўваць, дзе і як лепш ку-піць паралан, як выступаюць нашы параланерысты на спаборніцтвах за мяжой... Чалавек хоча лятаць, хоча бачыць зямлю ўнізе...

Надзея ЮШКЕВІЧ

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАКАШТУЙЦЕ!

Ляніввыя галубцы



Спатрэбіцца: рыс — 200 г, фарш мясны — 100 г, яйка кур'янае — 1 шт., морква — 2 шт., цыбуля рэзчатая — 2 шт., капуста белака-чанная — 400 г, памідор — 2 шт., таматная паста — 1 ст. л., соль, перац чорны. Дробна нарэзаць ад-ну цыбуліну, надзеці на дробнай тарцы адну морк-ву, змяшаць з фаршам, пасаліць, паперчыць, дадаць яечны бялок і добра перамяшаць. Сфармаваць ма-ленькія тэфтэлі. Нарэзаць тонкімі лустачкамі бекон і абсмажыць яго. Спасераваць цыбулю і моркву. Дадаць бекон, наштаткаваную капусту, нарэзаных лустачкамі памідоры і таматную пасту. Усыпаць рыс, пасаліць, па-перчыць, заліць вадою так, каб яна была вышэй за па-верхню змесціва на 3-3,5 см. Выкладзі тэфтэлі і тушыць на невялікім агні, накрывшы вачкам, да гатованасці.

«Пірог яблычны»

Спатрэбіцца: мука пшанічная прасеяная — 250 г, тварог — 250 г, маргарын — 200 г, яблыкі — 1 кг, цу-кар — 250 г.

Муку з тварогам і маргарынам перацераем відэльцам да аднастайнай масы. Атрымаем пясочнае цеста, да-рук не прыліпае. Раскатваем 3 тоненькія пласты. Адзін вярці, два крыху меншыя. Самы вялікі пласт кладзем на бялю, на яго яблыкі (без лупіны) і парэзаных тоненькімі скарпельчэкамі, засыпаем цукрам (100 г), зверху кладзем другі пласт цеста, на яго яблыкі і астатні цукар. Накрыва-ем апошнім пластом цеста, забываем край — у духоўку хвілін на 30, пакуль не стане светла-карычневым.

З АНАТУЙЦЕ

Дарыце каханым ружы...

На мове руж размаўлялі здаўна. А вы памятаеце, што азначаюць колеры гэтай кветкі? Чырвоная ружа — класічны знак зямнога каханьня і жарсці; ярка-пунсовае адценне п'ялёсткаў азначае пахадлівасць, пачуццёваасць; Ружовая ружа — далікатнае каханне, моцная пры-хільнасць, вялікае сямейнае шчасце; гэта кветка — знак элегантнай жанчыны ў росквіце прыгажосці; Бялая ружа — нябесная дасканаласць, нявіннасць; Аранжавая ружа — вялікая радасць і п'якучае жа-данне, сімвалізуе сілу асобы; Жоўтая ружа — вытанчанасць і пажаданне по-сеху.

-2890-

САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ

Сціраем узроставае плямы

З узростам часта на твары і руках з'яўляюцца так званыя пігментныя плямы. Аднак часам па прычы-не парушэння функцыянавання ўнутраных органаў такія плямы могуць з'явіцца і ў маладых жанчын, асабліва цяжарных. У большасці выпадкаў гэтыя плямы — вялікая колькасць меланіну ў рагавым слоі, эпідармісе і дэрме — не нясучы ніякай шкоды скуры, але выглядаюць незэстычна, таму больш-шасць жанчын імкнецца ад іх пазбавіцца, і не толькі ў салонах прыгажосці, але і ў сябе дома.

Хатнія сродкі вельмі эфектыўныя, аднак, каб атры-маць жаданы вынік, можа спатрэбіцца працяглы час. Маскі і ласьёны, якія адбываюць, трэба прымяняць на працягу месяца кожны дзень.

Раніцай і ўвечар змазвайце твар кефірам ці ёгуртам. На самы плямы можна наносіць сок грэйпфру-та ці лімона.

Развядзіце цёплай вадою 1 сталовую лыжку гар-чычнага парашку. Атрыманай кашкай намажце пігмент-ныя плямы. Пры першых прыкметах смелення змыйце халаднаватай вадою і вытрыце насуху скуру махровым ручніком. Маску нельга ўжываць пры пашыраных са-судах на твары і прыкметным валасяным покрыве.

Развядзіце 1 сталовую лыжку свежых (не сухіх!) дражджэй да кансістэнцыі сметаны 3%-ным перакісам вадароду (для тлустай скуры) ці цёплай вадою (для сухой скуры). Нанясеце атрыманую пасту на твар. Пасля поўна-га высыхання змыйце маску халаднаватай вадою.

Намачыце складзеную ўдвай марлю ў свежавы-ціснутым соку з ягад каліны. Накладзеце марлю на твар на 10 хвілін. Памыйцеся халаднаватай вадою.

Вазьміце 2 сталовыя лыжкі дробна нарэзанай зеляніны п'ятрушкі і заліце іх паловай шклянкі кіпеню. Цераз гадзіну працадзіце праз марлю. Змяшайце сок п'ятрушкі з малаком у прапарцыі 1:1. Працірайце твар атрыманым настоем раніцай і ўвечар.

Пры выкарыстанні касметычных прэпаратаў, якія ад-бываюць, варту памятаць пра тое, што яны высуша-юць скуру, таму іх трэба ўжываць вельмі асцярожна.

ПАРАДЫ БЫВАЛЫХ

Выкарыстоўвайце растор соды пры расчэсванні жыўлі. Калі жыўлі трэба хутка давесці да ладу, а купаць яе няма калі, перад прычэсваннем распырскайце яму на поўсць растор соды. Расчэсваць поўсць будзе лягчэй, а сама поўсць будзе выглядаць чыстай і не будзе пахнуць пойнай.

Сода можа пры неабходнасці замяніць шампунь для валасоў. Трэба дадаць да парашка соды трохі ва-ды, змясіць «пасту», нанесці яе на валасы і старанна змыць. Валасы будуць чыстымі, мяккімі і бліскучымі. Акрамя таго, сода добра змывае рэшткі лаку, мусу і іншай касметыкі з валасоў.


-2891-

СЁННЯ

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст. Columns: Сонца, Усход, Захад, Даўжыня дня.

Фота Марыны БЕГУНОВІЧ.

ЗАЎТРА



...у суседзях: ВАРШАВА +10..+12°C, КІЕЎ +12..+14°C, РЫГА +3..+5°C, ВІЛЬНЮС +8..+10°C, МАСКВА +7..+8°C, С.ПЕЦЯРБУРГ +3..+5°C

УСМІХНЕМСЯ

Вось кажучь усё: не адкаркоў-вайце, маўляў, зялёнку зубамі. Я так вам скажу: лепш наогул яе не чапайце!

— Ідзі еш кашу! — Ты ж суп варыла!.. — Мала што я варыла!

Аляксандр Друзь прайграў Анаталю Васерману партыю «ў гарады», пачату ў аспіранцкім інтэрнаце ў 1981 годзе. Гарды скончыліся.

П'яны муж стукае ў дзверы, жон-ка не пускае. Муж: — Хто ў доме гаспадар?! Жонка: — Хто ў доме — той і гаспадар!

Калі ў вас загадкавая ўсешка і разумныя вочы, хутчэй за ўсё, вас фатаграфуюць.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛЬКА, С.РАСОЛЬКА, Л.СВІДРЫЦКАЯ, А.СЛАНЕЎСКАЯ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпілі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, скартарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадатаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, улесных карэспандэнцтваў у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэры: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМНЫ ТЭЛ./ФАКС: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.by, e-mail: rekl@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрававаныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрыетарстве «Вядавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 26.109. Індэкс 63850. Зак. № 4869.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 лістапада 2012 года.